



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У Ч С К А Я Г А З Е Т А

Грошы Еўра будзе падаць?..

Нягледзячы на тое, што на сусветным валютным рынку еўра вырас у адносінах да долара на 0,8 працэнта і склаў 1,3299 долара, некаторыя эксперты прадказваюць еўрапейскай валюце сёлета падзенне.

У прыватнасці, аналітыкі самага буйнога і прэстыжнага швейцарскага банка UBS кажуць пра тое, што для курса еўра захоўваецца тэндэнцыя да паніжэння. У запісе групы аналітыкаў з Цюрыха пад кіраўніцтвам Манскура Мохі-удзіна гаворыцца, што ўжо ў найбліжэйшы час зніжэнне інфляцыйнага ціску дапаможа Еўрапейскаму цэнтральнаму банку аслабіць крыдэнтна-грасовае рэгуляванне, што будзе спрыяць значнаму зніжэнню кошту еўра. Між іншым, эксперты UBS чакаюць, што курс еўрапейскай валюты на канец гэтага года будзе складаць каля 1,20 долара.

Каментуючы гэты прагноз, кіраўнік Цэнтра макраэканамічных даследаванняў Інстытута эканомікі НАН Беларусі Аляксандр ЛУЧАНОК зазначае, што ён не бачыць сур'ёзных падстаў для падзення курса еўра: з-за чаго гэта павінна адбыцца?.. Аргументы ж наконнт таго, што Еўрапейскі цэнтральны банк, як чакаецца, з сённяшняга дня скароціць працэнтную стаўку на меншай меры на 0,5 працэнтнага пункта з цяперашняга 2,5 працэнта гадавых, лічыць эксперт, ужо спрацавалі: гэтае дапушчэнне адбылося на курсе еўра.

— На еўрапейскую валюту гэта рашэнне сур'ёзна не паўплывае, — кажа Аляксандр Лучанок. — Калі стала вядомай інфармацыя на конт зніжэння стаўкі, курс еўра знізіўся з 1,34 да 1,32 долара. І больш падаць курсу няма сэнсу. Што датычыцца пытання, якое хвалюе многіх — у чым трывае свае зберажэнні, — то, на мой погляд, гэта валютны кошык з долараў і еўра. Можна ў яго пакласці палову еўра, другую — долараў, а, магчыма, сфарміраваць яго ў залежнасці ад таго, якой валюце вы аддаеце перавагу: няхай там будзе больш ці еўра, ці долараў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Па чутках і аўтарытэце

Абмяжоўваць вываз валюты не плануецца

Нацыянальны банк не ініцыяваў ніякіх абмежаванняў па вывазе замежнай валюты за мяжу, каментуючы чарговую пагалоску карэспандэнту «Звязды», значны начальнік упраўлення Нацыянальнага банка Беларусі Анатоль ДРАЗДОУ.

Відаць, з гэтага года пайшла новая «мода» жыць без узрушэнняў становіцца вельмі сумна. Інакш як растлумачыць тое, што за чарадой чутак аб далейшай дэвальвацыі, дэманіацыі, пераходзе на расійскі рубель і іх развясненні на афіцыйным узроўні, на свет «выпаўзла» новая «навала» — «кампетэнтныя» людзі зашпталі, але каб іх было чуваць: пры выезде на адпачынак альбо па справах за мяжу рэзка зменшаць суму ў наяўнай СКВ, якую можна з сабой браць. У Нацыянальным банку толькі дзівяцца вынаходлівасці тых грамадзян, якія «раскопваюць» «навіны» там, дзе іх няма.

— Здаецца, ўжо разабраліся і з дэвальвацыяй беларускага рубля, і з яго нібыта прывязкай да расійскай валюты, — кажа Анатоль Драздоў. — Заявы, што былі зробленыя старшынёй праўлення Нацыянальнага банка, кіраўніком краіны знялі ўсе пытанні. Калі ўсё стала зразумелым, камусьці зноў найміцца: маўляў, тады абмяжоўваць вываз валюты. Таму значна, што абмяжоўваць вываз наяўнай валюты за мяжу не плануецца.

Ігар ГРЫШЫН.

Сёлета запланавана поўная адмена абаротных падаткаў

Аб гэтым журналістам учора паведаміў намеснік міністра фінансаў Беларусі Іван ШУНЬКО. Летас рэспубліканскі бюджэт быў выкананы ў аб'ёме 48,9 трлн рублёў, што складае 105,3 працэнта ад плана. Падатковыя паступленні ў агульным аб'ёме бюджэта складалі 64 працэнта.

Распрацаваны Закон аб рэспубліканскім бюджэце на 2009 год і іншыя нарматыўныя акты накіраваны на далейшае спрашчэнне сістэмы падаткаў. Напрыклад, з першых дзён студзеня сёлета зніжана стаўка збору ў рэспубліканскі фонд вытворца сельскагаспадарчай прадукцыі з 2 да 1 працэнта ад вырочкі, а таксама вызначаны адзіныя стаўкі мясцовых падаткаў з продажу рознічнага гандлю і мясавага падатку на паслугі ў памеры 5 працэнтаў. Выключаецца з аб'ектаў падаткаабкладання падатку на нерухомасць актывна частка асноўных вытворчых фондаў. Падаткам на нерухомасць абкладаецца сёлета толькі абсталяванне і транспарт, таму памер яго для падпрямстваў павінен знізіцца сёлета прыкладна на 40 працэнтаў, а для высокатэхналагічных арганізацый — нават напалову. Паменшаны з 5 да 3 працэнтаў памер стаўкі збору пры набывцці падпрямствамі аўтамабільнага транспарту. Сёлета адменены падатак на аперацыі з каштоўнымі паперамі. Спецыялістамі Мініфіна падлічана, што рэалізацыя гэтых мерапрыемстваў дазволіць з пачатку года знізіць падатковую нагрузку на суб'екты гаспадарання прыкладна на 1,3 працэнта ад ВУП, што дазволіць падпрямствам эканамічна каля 2 трлн рублёў.

З 1 студзеня 2009 года ўступіў у сілу Указ Прэзідэнта Беларусі № 1, які датычыцца змяненняў і дапаўненняў парадку прымянення спрашчанага сістэмы падаткаабкладання для суб'ектаў малага прадпрыемстваў. Цяпер стаўкі падаткаў па спрашчанай сістэме для суб'ектаў малага і сярэдняга бізнесу памяншаюцца з 10 да 8 працэнтаў ад валавай вырочкі без платы ПДВ, з 8 да 6 працэнтаў — з платой ПДВ, а таксама зніжаюцца з 20 да 15 працэнтаў — пры выкарыстанні ў якасці падатковай базы валавога даходу.

Спрашчэнне агульнай сістэмы падаткаабкладання будзе працягвацца і надалей. Сёлета запланавана разгледзець магчымаць поўнай адмены абаротных падаткаў, спрашчэнне разлікаў па рэсурсных плацяхах, удасканаленне вылічэння мясцовых падаткаў.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Старшыня СВК за дзяржсродкі пабудаву сабе дом плошчай 359 кв. м

Намеснік старшыні Глядоўскага сельскага савета Мастоўскага раёна, старшыня СВК «Над Нёманам» Сяргей Хох асуджаны за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, учыненае з карысцівай жэтай. Пра гэта паведаміў начальнік аддзела інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генеральнай пракуратуры Беларусі Геннадзь Варцінскі.

У ходзе расследавання выяўлена, што пры наўняўнасці ў гэтым СВК дамоў агульнай плошчай 71 кв. м, якія будуцца з выкарыстаннем сродкаў дзяржаўнага бюджэту, у 2003 годзе па ініцыятыве старшыні для яго самога на беразе р. Нёман у вёсцы Паніканы было распачата будаўніцтва дома агульнай плошчай 359 кв. м з асобным гаражом і лазняй. На той час старшыня СВК у паляшанні жыллёвых умоў не меў патрэбы, таму што пражываў ва ўласным доме агульнай плошчай 120 кв. м у вёсцы Свіслач (Гродзенскі р-н). Кошт будаўніцтва гэтага дома аказаўся на ўзр. 6 млн вышэйшым за кошт дамоў, пабудаваных у СВК для іншых яго членаў, і складала амаль 6140 млн. У лістападзе 2006 года Сяргей Хох схіліў агульны сход да вынясення рашэння аб продажы яму дома за 15 працэнтаў астаткавага кошту з рэстарміноўкай плацяха на 3 гады. Іншыя члены СВК, згодна з тым рашэннем, мелі права на набывцці ва ўласнасць жылль дамоў за сумы, якія складалі ад 30 да 40 працэнтаў астаткавага кошту.

Прыгаворам суда Мастоўскага раёна Сяргей Хох прызнаны вінаватым ва учыненні злачынства і асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму... Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.



Толькі год жыўчы ў Лепелі ў сваім доме Артур і Ірына МАЗГО. У гэтыя дні фасады сядзібы ўпрыгожваюць высяляе снежавікі, злепленыя ўсёй сям'ёй.

РОЗГАЛАС

Учора ў 12.31 у цэнтр аперацыйнага кіравання Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС паступіла інфармацыя аб пажары на рынку ў Ждановічах. Пажар пачаўся ў гандлёвым павільёне на першым паверсе трохпавярховага будынка «Свет моды».

Паводле слоў прэс-сакратара Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Аляксандра Лапаніка, адрасу спрацавала аўтаматычная пажарная сігналізацыя, а таксама сістэмы апаўчэння і пажаратушэння. Прыбывшыя падраздзяленні МНС эвакуавалі з гандлёвага цэнтру 300 чалавек — пакупнікоў і працаўдоў. Пацярпелых срод іх не было. Сам пажар быў ліквідаваны за 13 хвілін, за межы павільёна, дзе ён узнік, палымя не распаўсюдзілася. Прычынай пажару стала кароткае замыканне электрычнай разеткі. Ужо праз тры гадзіны гандлёвы цэнтр прадаваў у звычайным рэжыме. Суму ўрон яшчэ належыць адлічыць, паколькі штосяць пацярпела ад агню, іншае было заліта вадой пры тушэнні.

Сяргей РАСОЛЫКА,

«ВЭЛКОМ» З 15 ЛЮТАГА НА 18 ПРАЦЭНТАЎ ПАВЫШАЕ ТАРИФЫ

З 15 лютага з гэтага года на 18 працэнтаў павышае тарыфы па ўсіх тарыфных планах velcom і privet.

Будзе зменены, у тым ліку, кошт дадатковых і спецыяльных паслуг, паведамліў карэспандэнту БЕЛТА ў кампаніі. Тарыфы павышаюцца без уліку падаткаў і акругляюцца да рубля па правілах акруглення. Перадаплата пры падключэнні да velcom і кошт комплекту privet захаваюцца на цяперашнім узроўні. У ЗП «Вэлком» растлумачылі, што павышэнне тарыфаў выклікана правадзення ў пачатку студзеня дэвальвацыяй за адзін раз нацыянальнай валюты на 20,5 працэнта і прызначана забяспечыць прадастаўленне паслуг кампаніі на ранейшым узроўні і інвеставанне ў развіццё. «Пасля грунтоўнага аналізу ўзрослых расходаў кампаніі мы павялічваем тарыфы толькі на 18 працэнтаў. Такім чынам, ЗП «Вэлком» прымае на сябе частку расходаў», — падкрэсліў у кампаніі. Спецыялістамі «Вэлком» працаваны максімальна празрысты і зразумелы для абанентаў прычыны змянення цэнаў. У бліжэйшы час скарачэння цэны будучы апублікаваны на сайце www.velcom.by.

МАСАВЫЯ СКАРАЧЭННЯ НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ МІНСКА НЕ ПРАДБЫЦЦА

У снежні 2008 года ў службу занятасці горада не паступіла звесткі аб выпадках масавага вывалення работнікаў. Аб гэтым карэспандэнту агенства «Мінск—Навіны» паведаміла начальнік аддзела рынку працы і арганізацыі новых працоўных месцаў упраўлення занятасці насельніцтва Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Святлана Лявончык.

Паводле слоў адпартнасца такіх звестак азначае, што масовыя скарачэння на прадпрыемствах сталіцы не прадбываюцца. Бо па заканадаўчым кіраўніцтва арганізацыі не менш чым за два месяцы да меркаванага змянення штату абавязана паведаміць падобную інфармацыю ў раённую службу занятасці.

Алена КЛІМКОВІЧ, «Мінск—Навіны».

ПАЎМІЛЬЯРДА — НА ТАНЦАХ

33-гадовая мінчанка, як мяркуецца, за восем з лішкам гадоў ад незаконнай падпрямальніцкай дзейнасці атрымала даход у 500 мільёнаў рублёў.

Напачатку ў адносінах да яе была ўзбуджана крымінальная справа па факце працоўнай эксплуатацыі: як мяркуецца, жанчына ў сакавіку 2003 года завербавала і вывезла ў Турцыю шэсць жыхарак Гомеля. Акрамя таго, у ходзе расследавання ў дачыненні да яе дадаткова ўзбуджана крымінальная справа, якой ёй інкрымінуецца незаконная падпрямальніцкая дзейнасць. Падзёрная, паводле папярэдняй інфармацыі, са студзеня 2000 па сакавік 2008 года займалася фарміраваннем танцавальных груп і працаўладкоўвала іх у Сірыі, Турцыі і Італіі. Даход, які прынес ёй гэты незаконны бізнес, ацэньваецца ў 500 мільёнаў рублёў.

«НАВАРЫЛЬ» ЗА МЕСЯЦ 20 МЛН?..

Папярэдняе расследаваннем ГУЭС Мінгарвыканкама па матэрыялах падраздзяленняў па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ўзбуджана крымінальная справа ў дачыненні да 47-гадовай адказнай асобы грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз музычных дзеячаў» і 62-гадовай адказнай асобы аб'яднання «Садухніцтва развіцця феерверчнага мастацтва «Спецэфект-плюс».

Паводле папярэдняй інфармацыі, абедзве адказныя асобы падзраоця ў злоўжыванні службовымі становішчамі. У прыватнасці, яны падзраоця ў тым, што з 27 чэрвеня на 28 ліпеня мінулага года выкраслі каля 20 мільёнаў рублёў, што належалі дзяржаўнаму прадпрыемству «Белспартзабяспячэнне» Міністэрства спорту і турызму.

Ігар ГРЫШЫН.

Абвінавачваюцца службовыя асобы «Беларуськалію»

Службовыя асобы РУП «Беларуськалію» абвінавачваюцца ў нанясенні ўрон прадпрыемству ў памеры больш як 500 млрд. Аб гэтым паведаміў у Галоўным упраўленні па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю (ГУБАЗ) МУС Беларусі.

Выяўлена, што ішраг службовых асобаў прадпрыемства з дапамогай сваякоў, якія працуюць у камерцыйных структурах, замест непасрэдных закупак дарагога абсталявання ў заводу-вытворцы набылі яго праз падстаўныя фірмы. Для гэтага былі праведзены фіктыўныя тэндэры. Акрамя судзейнічання фірмам праз сваякоў, службовыя асобы РУП «Беларуськалію» дапамагалі таксама пачочным камерцыйным структурам, атрымліваючы за гэта буйныя ўзнагароджаны ў дзясяткі тысяч долараў. «Пасля выяўлення ўсіх акалічнасцяў у працэсе расследавання канчаткова суму ўрон можна ўраўнаважыць», — адзначылі ў ГУБАЗ.

На гэты момант затрыманы і знаходзяцца пад арыштам 5 падзёрных, сярэд якіх службовыя асобы РУП «Беларуськалію» і камерцыйных структур. На маёмасць абвінавачаных (кватэры ў Салігорску і Мінску, аўтамабілі, катэдры, зямельныя ўчасткі) накладзены арышт. Таксама арыштаваны асобы банкаўскай рахункі падзёрных і рахункі падстаўных фірмаў.

Кар. БЕЛТА.

Канфіскаваны ў Мінскім раёне два жылля дамы па рашэнні Прэзідэнта будучы аддадзены шматдзетным сем'ям

Накіраваны ў даход дзяржавы аб'ект незарэганізавана будаўніцтва па вул. Лясной у вёсцы Копішча Мінскага раёна агульнай плошчай звыш 3,5 тыс. кв.м бязвыплатна перададзены ў камунальную ўласнасць Мінскага раёна. Адаведнае распараджэнне Прэзідэнта Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў 13 студзеня.

Пасля завяршэння будаўніцтва тут прадаставяць сацыяльнае жыллё шматдзетным сем'ям Мінскага раёна. Для іх будзе пабудавана 16 кватэр агульнай плошчай да 150 кв.м кожная.

Цяпер на ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, у Мінскім райвыканкаме знаходзяцца 33 шматдзетныя сем'і ў складзе ад 7 чалавек і больш. Гэты аб'ект з двух жылля дамоў дасць магчымасць забяспечыць жыллем каля палавіны такіх сем'яў.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БЕСПАРАДКІ ў РЫЗЕ



13 студзеня ў сталіцы Латвіі прайшоў мітынг, удзельнікі якога выступалі супраць антыкрызіснага захаду ўрада і патрабавалі адстаўкі ўрада, а таксама распуску Сейма.

Акцыя пратэсту, у якой узялі ўдзел тысячы людзей, была арганізаваная партыяй «Другая палітыка», адным з лідараў якой з'яўляецца былы міністр эканомікі Латвіі Айгар Штокенберг. Мітынг перарос у масавы беспарадак. Маладыя людзі, якія прыйшлі на мітынг, сталі закідаць папішчы камянямі, яны разграмілі і разрабавалі некалькі крамаў. Некалкі дзясяткаў чалавек паспрабавалі ўварвацца ў будынак Сейма. Да ночы хваленыя спыніліся. Паліцый было затрымана больш за сто чалавек, больш за 40 пацярпелых шпіталізаваныя, пацярпелі таксама 9 паліцэйскіх.

«ГАЗАВАЯ КАМЕДЫЯ»

Дзяржаўная «Нафтагаз Украіны» папрасіла расійскі «Газпрам» пазычыць ёй тэхнічны газ для ажыццяўлення транзіту паліва з Расіі ў Еўропу.

Аб гэтым паведамляюць інфармагенцтвы са спасылкай на заяву старшыні ўпраўлення «Нафтагаз» Алега Дубца. У той жа час кіраўнік «Газпрама» Аляксей Мілер паведаміў, што расійскі бок атрымаў 14 студзеня ад «Нафтагаз» праект дамовы аб умовах

транзіту. Паводле дакумента, Украіна запатрабавала падаць ёй ва ўласнасць больш 1,5 мільярда кубаметраў газу. Са слоў Мілера, украінскі бок патрабуе даць ёй паліва «бязвыплатна, гэта значыць дарма». Раней у «Нафтагаз» заяўлялі, што не маюць тэхнічнай магчымасці адкрыць транзіт расійскага паліва ў Еўропу. Па меркаванні ўкраінскага боку, ціску ў газатранспартнай сістэме краіны не хапае, каб пачаць перапампоўку газу еўрапейскім спажывацям. Украіна адзначала, што гатовая пачаць транзіт паліва з Расіі пры ўмове, што апошняе таксама будзе пастаўляць тэхнічны газ для забеспячэння паставак. У сваю чаргу, расійскі бок неаднаразова адзначаў, што кілапачка аб дастатковай колькасці тэхнічнага газу ў трубаправодзе з'яўляецца абавязкам транзітэра, гэта значыць Украіны. Як заявіў прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядведзев, «Газпрам» павінен сплаціць з Украіны 1,1 мільярда долараў экспертнай вырочкі, якую газавы канцэрн не атрымаў па прычыне зрыву транзітных паставак газу ў Еўропу. Каментуючы хаос, узнік на рынку энерганоснасці, у краінах Еўропы і ЗША робяць усё больш неверагодна высокай. У замежных СМІ з'яўляюцца паведамленні, што «газавыя канфікты» — гэта добра разрыгаваная камедыя для раздзімання коштаў на паліва. Расійскія СМІ пішуць аб тым, што Кіеў мае намер аддаць сваю газатранспартную сістэму ЗША.

Антыкрызісная эканоміка

ДЫЯГНАЗ — ЦЯГАНІНА. ЛЯЧЭННЕ — ХІРУРГІЧНАЕ?

«У свеце адбываюцца негатыўныя працэсы, і мы сёння сабраліся, каб праясніць сітуацыю, якая складаецца на вашых прадпрыемствах. Магчыма, раённая ўлада здолее дапамагчы вырашыць некаторыя вашы праблемы ці паставіць пытанні перад больш высокімі інстанцыямі. Ва ўсімкім разе, у нас самыя добрыя адносіны да чалавека, які нешта вырабляе, аказвае паслугі насельніцтву», — сказаў у кароткай прамове старшыня райвыканкама Уладзімір СТОЛЯР.

У раёне 19 розных прыватных прадпрыемстваў, адзіначкаў з іх займаюцца расіпам і габляваннем драўніны, а яшчэ дзве фірмы прыводзяць замарожанае грыбоў і дзікай ягады — прадукцыі, запатрабаванай за межамі Беларусі.

І не дзіўна, што летас эксперт у раёне перавысіў імпарт, а дамагчыся станочага салда ў гэтым папачыску ўдаецца далёка не ўсім раёнам. Але ж разам з гэтым плюсам на прадпрыемствах, якія адпраўляюць сваю прадукцыю на экспарт, апошнім часам узніклі праблемы, што звязаны не толькі з крызісам.

ААТ «ДВК-Форэст» 90 працэнтаў сваёй прадукцыі адпраўляе на экспарт, і ёсць пагарза, што фірма вымушана будзе спыніць вытворчасць.


— Мы пісалі лісты ў розныя інстанцыі, і нам часова дазволілі працаваць — да 22 студзеня, а што будзе далей, невядома, бо мы не можам гандляваць па прамым кантракце. І на таварную біржу мы не можам выйсці напрамую, бо паміж намі і біржой стаць два спецэкспарты, а яны не спраўляюцца з работай, бо перагружаныя, — паскардзіўся кіраўнік фірмы Дзмітрый Крысок. — Заходнія партнёры да такой валакаты не прывыклі, бо для іх час — гэта грошы.

Калегу падтрымалі і ўладальнікі іншых прадпрыемстваў, таму што ў іх аналагічныя праблемы.

Сяргей Курловіч (фірма «Палескі стандарт») падкрэсліў, што ў яго ўжо не працуе другая змена, бо менш стала заказаў. Еўрапейскія заказчыкі пагладзяць, па-разважваючы і адпраўляючы ў Расію ці Украіну. Маўляў, там працей працаваць — няма такой валакаты. Накладае адбітак і крызіс. Вось патэлефанаваў Курловіч партнёрам у Бельгію і Галандыю, а там ужо не хочучь плаціць па 110 еўра за куб драўніны, а толькі дзевяноста. Па такой цане прадаваць становіцца невыгадна.

Людзі скардзіліся на цягамішную. Кантракт неабходна рэгістраваць на біржы, тэрміны падачы з'явак адбіраюць час. А яшчэ і выкрасіць ідэю пра спецэкспартэраў. Калі без пасярэднікаў, то грошы даходзяць з Бельгі праз 2-3 дні, а пасярэднікі трываюць валюту два тыдні.

Кіраўніцтва раёна зацікаўлена, каб прадпрыемствы працавалі стабільна, у людзей была праца і ў мясцовы бюджэт паступалі грошы. І не заўсёды інтарэсы фірмы ў ілады тут супадоюць. Напрыклад, у раёне пайшлі насустрэч ПУВП «Ветчынец» і перадалі фірме сталуюку, якую таа перапра-



Уладзімір СТОЛЯР: Трэба вучыцца гандляваць.



Валентына ШУЛЯК: «Мая «Царыца» не горшая за «Дарыду».

М» напасіў, каб яму раён падлісаў дакумента на атрыманне грошай пад новыя работчыя месяцы. Усё на прадпрыемстве гатова, каб прыняць рабочых, а затрымка за грошамі.

«Калі ў вас няма праблем, то раскручвайце вытворчасць. Няхай людзі папрацуюць, пакажыце, на што здольныя і тады атрымаеце фінансавую падтрымку», — параіў кіраўнік раёна.

Яе кожны найперш хацеў бы зазімеш грошы, бо пад адно рабочае месца дзяржава выдае 10 млн рублёў. Але ж няма гарантыі, што фермер ці падпрямальнік, атрымаўшы грошы, тым месца створыць. Ужо бывала, што ў выніку — ні грошай, ні рабочых месцаў, ні фірмы...

Часова спыніла работу і прадпрыемства «ВаміЦа», якое выпускае мінеральную ваду «Царыца». Валентына Шуляк паскардзілася, што з гандлёвай сеткі грошы за прадукцыю не выбіць, крэдытны не даюць і нават у Ганцавіцкім мясцовае райпо прадае не сваю ваду, а «Дарыду». Калі ў крамах свайго райцэнтру на прылаўках няма «Царыцы», то не дзіўна, што не відаць у Баранавічах ці іншых гарадах. У крамах павінна быць «Царыца», «Дарыда», «Мінская» ці «Броская» мінеральная вада, каб у пакупніка быў

выбар, але ж дзеля гэтага неабходна старацца самім наладжваць кантакты з гандлёвымі арганізацыямі. Канкурыцыя — аснова рынка. Абсалютна ўсе выступлючы на-ракалі на немагчымаць атрымаць у банку крэдыты. Дзяржаўным прадпрыемствам даюць, а прыватнікам не. Патрабуюць заклад, але драўніну пад яго не бяруць.

Банкі сёння таксама ўжо навучаныя, бо сярняя дошка могуць сапраць ці ў іх уваб'ецца грыбок, і каму тады яны патрэбныя? У кожнага свайго інтарэс.

Праблемы, узятыя ў Ганцавічах, адлюстроўваюць сітуацыю ў іншых рэгіёнах краіны.

Чаму людзі скардзяцца на басконцыю цяганіну з афарміраваным дакументаў, чаму на біржу вытворцы не могуць выйсці напраму, чаму нельга працаваць без пасярэднікаў?..

Сымон СВІТУНОВІЧ. Ганцавіцкі раён.



Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 15.01.2009 г. (для БН разлікаў)	Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў	Агенства Уладзіміра Грышына
1 доллар ЗША	2 650,00	Цэнтрабанк РФ
1 еўра		

Парламенцкі дзёнік І РАСЦІ ТЫ, ГАНДАЛЬ, УШЫР І Ў ВЫШЫЮ

Беларуска-кітайскі таваразварт можа быць значна нашчасней

Дыпламатычным адносінам дзюх краін ужо амаль 17 гадоў. Пытанні ўзаемнага інтарэсу дзяржаў абмеркавалі падчас сустрачкі старшыні Савета Рэспублікі Барыса Батура і пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі Лу Гуічэн. Спікер верхняй палаты Беларускага парламента адзначае «высокі ўзровень палітычных адносін», узаемапрацаваўшы кіраўнікоў дзяржаў. Што адбываецца, зразумела, і на гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Паводле інфармацыі Барыса Батуры, таваразварт паміж Беларусью і Кітаем летась склаў каля дзюх мільярдў даляраў. Палітык выказаў меркаванне, што гэтым магчымасці дзюх краін не вычэрпваюцца: «далейшае павелічэнне таваразвароту будзе адбывацца, я думаю, больш інтэнсіўнымі тэмпамі, чым было дагэтуль». І тое, што с'ярод сенатараў ёсць кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый, на думку спікера, гэтаму таксама паспрыне. Ён менш, чым сама сітуацыя ў Беларусі: «лібералізацыя эканомікі, працэсы прыватызцыі, кожны стаў рэзервовым актывам нашай краіны, гэта ўсё павялічвае інвестыцыйны магчымасці. І папярэдзіце таму — тыя сур'ёзныя праекты, якія ажыццяўляюцца з удзедам кітайскага боку на тэрыторыі нашай дзяржавы. Усё гэта дазваляе казаць аб тым, што мы можам значна насарціць абароты нашых гандлёва-эканамічных сувязяў». Барыс Батура зрабіў акцэнт на зацкаўленасці беларускага боку ва ўзаемадзеянні ў сферы экалогіі, ён звярнуўся да спадара пасла з просьбай паскорыць праходжанне адпаведных працэдур на беларускай папурацы да Кіёцкага пратокала. «Гэта дазволіць беларускаму боку атрымаць сур'ёзныя дывідэнды», — дадаў спікер.

Лу Гуічэн, паводле яго прызнання, паспеў ужо адчуць гаспаінасць і дабрэню беларускаў, ацаніць харавато прыроды нашага краіна і прыгажосць сталіцы. Пасол падкрэсліў, што Беларусь і Кітай — традыцыйна с'яброўскія краіны: «Кітайскі ўрад надае вялікую ўвагу развіццю с'яброўскай адносіннасці з Беларусью. Апошнія гады гэтыя адносіны вельмі актыўна і канструктыўна развіваюцца і ўмацоўваюцца». Ён адзначыў канструктыўнасць супрацоўніцтва ў ўсёй сферы, у тым ліку ў палітычнай, эканамічнай, ваеннай, сферы адукацыі і культуры. Лу Гуічэн таксама бачыць вялікі патэнцыял у развіцці беларуска-кітайскіх ўзаемаадносіннасцяў.

Беларусь набывае ў с'яброўскай краіне ў асноўным спажывачыя тавары, абсталяванне, камплектуючыя вырабы і матэрыялы для ўласных эксклапартаментных вытворчасцяў. А «дзеліцца» з КНР пераважна калійнымі ўгнаеннямі, кар'ернымі самаваламі і запчасткамі да іх, электронным інтэгральным схемамі і мікраэборкам, металападрудаўніцтва, хімічнай прадукцыяй, прадукцыяй станка- і прыборабудаўніцтва. Шэраг беларускіх прамысловых прадпрыемстваў мае сваіх прадстаўнікоў у дэлегацыі ў КНР. У нашай краіне працуюць 15 прадпрыемстваў з удзедам кітайскага італітву. Беларускія суб'екты гаспадарання бяруць актыўны ўдзел у выставках, якія праводзіцца ў Кітаі.

КЛАСЫ СПАРТЫЎНАЙ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ — НА ЗМЕНУ ЛІЦЭЙСКІМ

Парламентарыі абмеркавалі папураўкі ў некаторыя законы па пытаннях адукацыі

У палаче прадстаўнікоў прайшло пашыраванне пасаджэнне Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе. Дэлегацыі і прадстаўнікі зацкаўленых ведамстваў абмяркоўвалі законпраект аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы па пытаннях адукацыі, які парламентары разгледзілі ў першым чытанні на аясновай сесіі. Яны паведамілі журналістам старшыню профільнай камісіі Уладзімір Эдановіч, праект закона звязаны з Дэкрэтам кіраўнікі дзяржавы «Аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі»:

— Практыка ўнясення змяненняў у законы, якія датычацца адукацыі, у сувязі з уступленнем у сілу дакументаў больш высокага ўзроўню ўжо дастаткова добра адпрацавана ў нашым парламенце. Аднак гэты выпадак — асаблівы, таму што з дапамогай гэтага законпраекта дэлегацыі могуць аказаць дзейнічую рэальную дапамогу органам выканаўчай улады ў вырашэнні надзённых праблем, прыватных праблем, якія ўзніклі ў сістэме адукацыі. У прыватнасці, больш выразна ўрэгуляваць рэжым работы нашых агульнаадукацыйных устаноў, павысіць якасць падрыхтоўкі кадраў у сістэме сярэдняй спецыяльнай адукацыі і што вельмі важна — павысіць сацыяльны статус педагогаў нашых працуючых.

У адпаведнасці з новаўвядзненнямі, якія скарачваюць шэсць дзейных законпраектаў, адмяняюцца палажэнні, паводле якіх у агульнаадукацыйных устаноў могуць фарміравацца класы з профільным навукам, ліцэйскія і гімназічныя класы ў звычайных школах. За тое прадуладжана магчымасць стварэння класаў са спартыўнай спецыялізацыяй. Пра гэта паведаміў намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно, які ўзяў ўдзел у пашыраваным пасаджэнні. Паводле яго слоў, законпраект камарктуецца і тэрміналогія. Выключэння будучы паняцці «паглыбленыя ўроўненні», «профільнае навучанне». А гэта значыць, будучы адзіны падыход да арганізацыі адукацыйнага працэсу. Пры навукаў адзінага базавога ўзроўню можна наведваць факультатыўныя заняткі, дзе абраныя прадметы вучываюцца на паглыбленым узроўні. У адпаведнасці з дэкрэтам вызначаны таксама тэрміны канікулаў. Навучальны год будзе заканчвацца адначасова і для малодшых, і для старэйшых навучанцаў. Канікулы на ўсёх ступенях агульнай сярэдняй адукацыі (пачатковага, базавога, сярэдняга) будучы доўжыцца з 1 чэрвеня да 1 верасня.

УЗАЕМНЫ ІНТАРЭС

Беларусь і Паўночная Еўропа разлічваюць на доўгатэрміновыя міжпарламенцкія сувязі

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакрыстанні Мікаіл Русы сустраўся ўчора з дэлегацыяй Паўночнага Савета на чале з Дагфтанам Хойбротэнам — членам прэзідыума Паўночнага Савета, дэпутатам парламента Нарвегіі. Цяпер айначынны парламент ўзаемадзеінае з Паўночным Саведам пераважна ў сферы аховы навакольнага асяроддзя, энергетыкі, пераадавання настульства чарнобыльскай катастрофы. І кіруе сфарміраванай у чвэрцёртыя скліканні дэлегацыяй па супрацоўніцтве з Паўночным Саведам якая Мікаіл Русы.

Беларускі бок прапануе вярнуцца да ініцыятывы Паўночнага Савета па напрацоўцы сумесных прапановаў краін Паўночнага Савета, краін Балтыі і Беларусі перад самітам па змяненні клімату, які мае адбыцца ў канцы года ў Калпенагене. Мікаіл Русы адзначае, што прапановы павінны быць вельмі важкімі. У прыватнасці, гэта датычыцца ўплыву сусветнага эканамічнага крызісу на ахову навакольнага асяроддзя. «Тыя мерапрыемствы па ахове навакольнага асяроддзя, якія распрацаваны ў дзяржавы, ніякім чынам не павінны быць скарачаны ці зменшаны ў сувязі з той сітуацыяй, якая складалаецца сёння ў сусветных эканаміках», — заўважыў дэлегат. У гэтай сувязі ён нагадаў, што ў Беларусі сёлетня абвешчаны Год роднай зямлі. А значыць, згаданая сфера ў кіраванні не застаецца. Крызіс не павінен скарачаць «мерапрыемствы, накіраваныя на ахову навакольнага асяроддзя, развіццё тэрыторыі, прывядзенне ў парадак культурна-гістарычных цэнтраў, паркуў, стварэнне новых лясных ўгоддзяў». Мікаіл Русы таксама прыгадаў зварот да краін — удзеельнікі Кіёцкага пратокалу з просьбай ратыфікаваць папураўку беларускага боку, прынятую ў 2007 годзе. Паводле інфармацыі палітыка, 15 дзяржаў ужо ратыфікавалі яе (і нарвежскі парламент быў у ліку першых, што праўдзё гэту працэдур), падрыхтаваны адпаведны зварот да парламентарыяў ПАСЕ і асобных краін, які ўваходзяць у Паўночны Савет. Дэлегат падкрэсліў важнасць заканадаўчага ўздзеяння на ліквідацыю прычын, якія прыводзяць да змянення клімату, «каб сапраўды Кіёцкі працякол працаваў так, як ён першапачаткова быў задуманы».

Спадар Хойбротэн расцвінае стварэнне дэлегацыі беларускага парламента па супрацоўніцтве з Паўночным Саведам як выражэнне гэтаўнасці да наладжанага доўгатэрмінавага сувязяў. «У нас таксама доўгатэрміновыя мэты», — запэўніў палітык. Ён таксама канстатаваў, што «чытанні, звязаныя са змяненнем клімату і фінансамі крызісам, прывялі да таго, што нам неабходна кантактаваць ва ўсіх рэгіёнах, з парламентамі ўсіх краін».

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

Паўночны Савет — арганізацыя парламенцкага супрацоўніцтва краін Паўночнай Еўропы, якая яднае дэлегацыі п'яці дзяржаў — Даніі, Ісландыі, Нарвегіі, Фінляндыі, Швецыі — і трох аўтаномных тэрыторый — Аландскія і Фарарскія астравы, а таксама Грэнландыі. Арганізацыя рыхтуе рэкамендацыі Савету міністраў Паўночных краін, які быў створаны некалькі дзясяткаў гадоў таму як форум супрацоўніцтва ўрадаў скандынаўскіх краін. Паўночны Савет складаецца з 87 членаў, якіх абрадаць нацыянальныя парламенты.

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказвае спачуванне старшыні Гомельскага абласнога Савета дэлегацыі, члену Савета па ўзаемадзеянні аргану мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Вяцлаву Валерыю Сцяпанавічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

БЕЛАРУСКІ БОК ГАТОВЫ АБМЕРКАВАЦЬ МАГЧЫМАСЦІ СУПРАЦОЎНІЦТВА З ПІВАВАРНАЙ КАМПАНІЯЙ SABMILLER PLC.

Аб гэтым з'явіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на сустрачцы з дырэктарам па карпаратыўных фінансах і развіцці ў Еўропе і Амерыках кампаніі SABMiller Plc. Даменікам Дэлэрэнца.

Сяргей Сідорскі адзначыў, што беларускі бок «падрыхтаваў шэраг прапановаў». «Перш за ўсё гэта датычыцца беларускіх дзяржаўных п'ваварных кампаній — ААТ «Крыніца», ААТ «Брэсцкае піва», — удакладніў ён.

Цяпер у Беларусі існуе шэраг умоў для патэнцыйных інвестараў: захаванне профілю прадпрыемстваў, нарочытае іх эксклапартаментнага патэнцыялу, рынчанага ацэнка прадпрыемства, адзначыў прэм'ер-міністр. Таксама кажаецца, што інвестары будучы ўздэльняць у сацыяльных праграмах дзяржавы і за-

бяспечае стабільнасць рабочых месцаў. «Гэта асноўныя крытэрыі беларускага ўрада да інвестараў, якія жадаюць працаваць у нашай краіне. Зыходзячы з гэтых падыходаў, мы гатовы сёння абмяркоўваць вашы прапановы», — сказаў Сяргей Сідорскі.

Як адзначыў дырэктар па карпаратыўных фінансах і развіцці ў Еўропе і Амерыках кампаніі SABMiller Plc. Даменік Дэлэрэнца, кампанія рада магчымасці абмеркаваць патэнцыйныя інвестыцыі ў п'ваварную прамысловасць Беларусі. «Як вы ведаеце, мы ўжо шукалі магчымасці зрабіць інвестыцыі ў вашы краіны з 2007 года», — сказаў ён. — Мы спадзіёмся, што цяпер сумесна з беларускім бокам зможам дабіцца поспеху ў нашай рабоце».

SABMiller Plc. — другая па велі-

чыні п'ваварная кампанія ў свеце пасля Anheuser-Busch InBev. Згодна з агульнай ацэнкай у маі 2008 года фінансавай справядзачай кампанія, яе чысты прыбыток за 2007/2008 фінансавы год, які завяршыўся 31 сакавіка, склаў \$2,02 млрд. Выручка кампаніі павялічылася на 15 працэнтаў і склала \$21,41 млрд.

У Расіі SABMiller Plc. ажыццяўляе сваю дзейнасць з 1998 года праз даччыную кампанію «САБМіллер Рус», якая з'яўляецца адным з лідараў расійскага п'ваварнага рынку, рэалізуе такія бранды, як «Залатая бочка», «Велкаполавіцкі козел», «Тры асілкі», «Мая Калуга», а таксама Miller Genuine Draft, Holsten, Pilsner Urquell і Redd's. На сёння SABMiller Plc. вырабляе ў Расіі больш як 6 млн дал п'ва.

БЕЛТА.

У СТАЛІЦЫ ПЛАНУЕЦЦА ІСТОТНА СКАРАЦІЦЬ САНІТАРНА-АХОЎНЫЯ ЗОНЫ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, А БРУДНЫЯ ВЫТВОРЧАСЦІ ВІНЕСЦІ ЗА МЕЖЫ ГОРАДА

У апошнія дні мінулага года мэрыя сталіцы зацвердзіла схему аховы навакольнага асяроддзя г. Мінска. Паводле інфармацыі дырэктара КУП «Мінскград» Аляксандра Пятрова, больш за ўсё паветра ў галоўным мегалопісе краіны забруджваюць вытворчасці МТЗ, радыятарнага завода, МААЗ, «Кераміна», камбіната будматэрыялаў і авіярамонтнага завода.

Згодна з генеральным планам развіцця горада Мінска, запланавана вынесці за межы сталіцы або ажыццявіць рэканструкцыю і мадэрнізацыю 36 прамысловых прадпрыемстваў, якія сваёй дзейнасцю моцна забруджваюць навакольнае асяроддзе. Па распрацаванай схеме межы горада павінны пакрыць 23 прамысловыя прадпрыемствы, а на астатніх будзе праведзена рэканструкцыя. 4 прадпрыемствы ўжо

вынесены, а астатнія знаходзяцца ў стадыі распрацоўкі праектнай дакументацыі па размяшчэнні прадпрыемстваў на новых палітоўках. Зямельныя ўчасткі для праблемных для горада прадпрыемстваў ужо вызначаны.

Аляксандр Пятроў удакладніў, што ў тэрмін да 2010 года тэрыторыю Мінска пакіне вытворчае аб'яднанне «Крышталі», дражджавы камбінат, завод імя Кірава, авіярамонтны завод і невялікія фабрыкі. Тэрмін вынасення вытворчых плошчаў 1-ай Мінскай пушкафабрыкі за межы Мінска перанесены да 2012 года. Да 2010—2012 года запланаваны вынас за межы горада ўсіх ліцейных вытворчасцяў або перавод іх на тэхналогіі, якія выключаюць аб'ёмныя шкодныя выдхі ў паветра.

Сяргей КУРКАЧ.

ЖЫЦЦЕ НА ВАЛАСКУ

Калі валанджыры Гродзенскага дзіцячага хоспіса прывезлі для Лены Івалідуноў каляску, яе маці Вера Іосіфаўна ледзь не расплакалася. Са старой стала зусім нязручна, яна была вельмі цяжка. А набывць новую на пенсію маці і дапамогу Лены, якая пакутае на сіндром Дауна, сям'я не ў стане.

Лене 21. Яна вельмі любіць гуляць з абуткам. Калі Вера Іосіфаўна адыходзіць па справы, Лена атрымлівае ў сваёй распараджэння боцікі, туфлі... Дзяўчына перасоўвае іх з месца на месца, воціць па падлозе...

П'яць гадоў таму дзяўчына засталася без бацькі. Яна і яе маці засталіся без дапамогі, сам-насам з хваробай.

— Мы толькі ўздвож. Я яе позна нараздзіла, на саркавым годзе. Дапамогу нам паліцыя 311 тыс., праўда, я аформіла дапамогу па страце карміцеля, а не па інваліднасці Лены. Гэта суму крыху больша, чым нам плацілі па інваліднасці. Атрымліваць дзве дапамогі адразу нельга па законе.

Па звестках Гродзенскага абласнога аддзела аховы здароўя на канец 2006 года, 124 дзецім патрэбна палітыўная дапамога. Прыкладна трацяя частка з іх жыць у Гродне. Дыягназы розныя: дзіцячая анкалогія, мільятыя (слабасць мышцаў), сіндром Дауна, ДЦП 3-4-й ступені, псіхычная, генетычная захворванні.

Грамадская дабрачынная арганізацыя «Гродзенскі дзіцячы хоспіс» з'явілася ў верасні 2008 года. Гэта другая арганізацыя, пасля хоспісу для дарослых, якая аказвае палітыўную дапамогу. Пакуль што толькі па Гродне і Ваўкавыскім раёнах. Арганізатарамі выступілі 14 чалавек, с'ярод якіх таксама і бацькі хворых дзяцей. (Заканчэнне на 4-й стар.)

«СПЕЦЫЯЛІСТЫ»

КРАДУЦЬ. БЯЛІЗНУ

У в. Мачулішка Камянецкага раёна невядомы абрабаву краму. Зрабіў усё далоў профісійна: напачатку адключыў сігналізацыю, затым узламаў на акне краму і залез у краму.

Міліцыя выйшла на мясцовага жыжара, які выкрдаваўшы прадукты і гаралку часткова паслепу ахарадвае.

Нешта падобнае здарылася і ў в. Шчаснавічы Ляхавіцкага раёна, там жыжар в. Шавалі абрабаву пеньсінерку. Справіўся з замком і выкраў бялізну, ношаннае адзенне і прадукты.

У абодвух выпадках зладзей ўжо пабывалі ў турме.

СЫМОН СВІТУНОВІЧ.

«ПЛАТА» ЗА ЦЕПУРКОЎ

Работнік Быхаўскага мікраінспекцыі затрымаў чатырох жыжароў Быхаве, якія знаходзіліся ў палітыўных ўгоддзях без палітыўных пубцаў.

Пры гэтым яны незаконна здабылі чатыры асобныя цецуркаў ў забаронены для палявання на яго час. У затрыманых грамадзян канфіскаваныя тры палітыўныя страляны, у тым ліку адна незарэгістраваная. Урон прыродным рэсурсам ацэнены ў 1,4 мільёна рублёў. Да таго ж у Слаўгарадскай РАУС перададзеныя матэрыялы для разгледжання пытання аб узбуджэнні крымінальнай справы.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ДАВЕРЫЎСА

Студэнт з напарнікам каля аўтазапураўкі ў Брэсце сустраўлі паліцейца і выпілі з ім. Выкарыстаўшы момант — а справа была ноччу — «асабіста знаёмых» абрабавалі даверлівага гасця з Палесціны — забралі ў яго 800 долараў і дакументы.

Сымон СВІТУНОВІЧ.

ЗАСТАЛАСЯ ТОЛКІ ВЭНДЖАНАНА

Дзве машыны вады спатрэбілася выратавальнікам, каб спыніць пажар, які пачаўся вечарам пацаў разгарацца ў нядаўна пабудаванай невялікай прадуктовай краме ў Ветцы. Высветлілася, што ў краме ў выніку кароткага замыкання загарэлася халадзільнае абсталяванне. Людзям не пацярпелі. Прадукты харчавання, якія і сядзіліная абышчюка паміжніка, былі знаходны пашкоджаны. Падлічваюцца страты.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Фота Марыны БЕГНОЎСКОЙ

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

Шпіталі для невялічых хворых, вядомыя як «хоспісы», з'яўляюцца толькі адным са складнікоў цэлай сістэмы медыцынскай, сацыяльнай і духойнай дапамогі. Сэнс хоспіса — не даць чалавеку памёрці ў расчыні, у зняважжасці болям і пакутамі. Палегчыць, наколькі можна, яго жыццё. Развіццё хоспіснага руху і адкрыццё вялізнай колькасці гэтых устаноў у розных краінах паступова прывяло да таго, што паняцце «хоспіс» стала ўключач у сябе не толькі тыя установы для невялічых хворых, але і канцэпцыю догляду хворых, якія паміраюць.

Да паняцця «хоспіс» цесна прымыкае паняцце «палітыўная дапамога». Палітыўная дапамога (ад лат. «pallium» (ваўняны плашч)) — кірунак медыцыны, які зацкаўляе да палітыўнага апошніх дзён жыцця людзей, якіх ужо немагчыма выратаваць. Гэта сістэма догляду, якая накіраваная на аказанне хвораму дапамогі для палітыўнага яго саматэчнага і псіхычнага стану, а таксама на падтрыманне яго сацыяльнага і духойнага патэнцыялу.

Полышка з'яўляецца адным з лідараў сусветнага хоспіснага руху. Там падобныя шпіталі існуюць ужо каля 20 гадоў.

У Беларусі першыя хоспісы пачалі з'яўляцца з 2005 года.

Сёлета запланавана поўна адмена абаротных падаткаў

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПАМЯНАШАЕЦЦА КОЛЬКАСЦІ ПАДАТКОВЫХ ПРАВЕРАК

Летась колькасць праверак прадпрыемстваў падатковымі органамі ў параўнанні з 2006 годам памаленшылася больш чым у два разы. Па выніках гэтых праверак падатковай службай дадаткова прад'яўлена да платы ў бюджэт 186,7 млрд рублёў, паведаміў журналістам першы намеснік міністра па падатках і зборах Беларусі Уладзімір ПАЛУЧЭН. Разам з тым, штогод скарачэння запынанасці плашчэчышкай падатку і зборў перад бюджэтам. Па стане на пачатак года запынанасць склала 58,5 млрд рублёў, або 0,1 працэнта ад гадзавога плана агульнарэспубліканскіх даходаў. За мінулы год гэты паказчык зніжыўся з 60,9 працэнта.

СЕЛЕТА ПЛАНУЕЦЦА УКРАЊЦЬ ЭЛЕКТРОННАЕ ДЭКЛАРАВАННЕ

Намеснік міністра адзначыў, што даследную эксплуатацыю распрацаванага праграмага прадукта па электронным дэклараванні пачне група падаткапаліцейшчыку ў Мінску і Мінскім раёнах. Прадугледжваецца, што ўкрааненне праекта ў прамысловую эксплуатацыю пачнецца з другога квартала 2009 года. Сёння насельніцтва і прадпрыемальнікі маюць магчымасць аплачваць мямію маёмасці і іншыя падаткі з дапамогай інфармацыі. Цяпер даследная эксплуатацыя на аплаче падаткаў праз інфармацыйны абышчюк у 24 інспекцыях ва ўсіх рэгіёнах краіны.

Сяргей КУРКАЧ.

АДРАЗУ 4 ЧАЛАВЕКІ ЗАГІНУЛІ НА ПАЖАРЫ, У ІХ ЛІКУ І 5-ГАДОВАЯ ДЗЯЎЧЫНКА

Яны паведаміла «Звяздзе» памочнік начальніка Віцебскага абласнога ўпраўлення МЧС Марына Фандо, трагедыя адбылася ноччу. Тата прывёў дзяўчынку да яе дзядулі і бабুলі, Застаніла начаваць. Маці дзяўчынка знаходзілася на працы... Прыблізна каля 12 дзён ночы дом ужо гарэў. Дакладныя прычыны пажару высвятляюцца, але, па папярэдніх звестках, дом пачаў гарэць з-за неасцярожнасці пры курэнні. Пажарных выклікаў вадацельны машыны, якая праязджала міма. Але выратавальнікі ўжо нічым не маглі дапамагчы людзям. На жаль, у доме не быў усталяваны аўтаномны пажарны апалячальнік. Безумоўна, гэтае недарогае і надзейнае абсталяванне падало б гукваы сігнал, людзі саачасова прачуліся б і не сталі ахвярамі агню.

У тую ж ноч у рэгіёне яшчэ загінулі тры чалавекі — у Шаркаўшчынскім, Палачкім і Шумліцкім раёнах. Міржучэца, што і ў гэтых выпадках пажары ўзніклі ў выніку неасцярожнасці пры курэнні.

Спіс ахвяраў мог бы быць яшчэ большым, каб ён не аператыўна і правільна дзеянні пажарных. У Паставах выратавалі дваіх, у Палачкім раёне — таксама. Прычыны ўзгарання — неасцярожнасць пры курэнні.

Аляксандр ПУШКАНСКІ.

ВЫХАДНЫХ У ВЫРАТАВАЛЬНІКАЎ НЕ БЫВАЕ

Закраны выхадны дзень каманды аддзялення пажарнага аварыяна-выратавальнага паста вёскі Свяцільчаны Веткаўскага раёна А. Канавалу прывячыў прывячыў адпачынку на лыжах. Але ж, калі ён ехаў валоў сваёй вёсцы, заўважыў дым, які шлоў з-пад фронтона аднаго з дамоў. Прагулку даволіла тэрмінова прыпыніць. На дапамогу 67-гадоваму пенсінеру, які сядзеў у куце сваёй хаты, выратавальнік паспеў саачасова прачуліся б і не сталі ахвярамі агню.

У тую ж ноч у рэгіёне яшчэ загінулі тры чалавекі — у Шаркаўшчынскім, Палачкім і Шумліцкім раёнах. Міржучэца, што і ў гэтых выпадках пажары ўзніклі ў выніку неасцярожнасці пры курэнні.

Спіс ахвяраў мог бы быць яшчэ большым, каб ён не аператыўна і правільна дзеянні пажарных. У Паставах выратавалі дваіх, у Палачкім раёне — таксама. Прычыны ўзгарання — неасцярожнасць пры курэнні.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

НЕПРАДУЖАТЫ СВЕДКА АВАРЫІ — КАМЕРА НАЗІРАВАННЯ

14 студзеня раніцай на перакржаванні ў цэнтры Магілёва сутыкнуліся два МАЗы — аўтобус і грузавы аўтамабіль. Грузавы ўразаўся ў бок рэйсвага аўтобуса. Пасажыраў у ім,

І ЦЫСТЫ, І ПРАСТАТЫТ

На пытанні чытачоў адказваў кіраўнік цэнтру ўралогіі г. Мінска, загадчык кафедры ўралогіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, доктар медыцынскіх навук, прафесар Аляксандр СТРОЦКІ.

(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 24 снежня, 9, 10, 13, 14 студзеня.)

— **Міхалі Александравіч, Мінск. У майго 27-гадовага сына спалучаны траўма, пералом лаванка. У дадатка да асноўнага дыягназу вызначаюць нейрагенны мачавы пухір, хрыпавы другасны цыстыт. Як гэта лечыцца? І якія перспектывы? Ці можна ў мэтах рэабілітацыі выкарыстаць санагорна-курортнае лячэнне?**

— У гэтым выпадку вы можаце звярнуцца ў 5-ю мінскую гарадскую бальніцу ці ў інстытут рэабілітацыі, што ў Сялянцях... Усё вызначыць час. Трэба глядзець дынаміку, ці будзе аднаўляцца інфарцыя. Калі будзе, то і ўсё астатняе будзе аднаўляцца: і мочаспуханне, і патацыя. Калі інфарцыя застаецца паруханай, усё можа скласціся інакш. Прайдзе час, і трэба будзе прымаць нейкія рашэнні, абследаваць. Перш за ўсё, лчы, неабходна параціць з траўматалагамі, якія займаюцца лячэннем траўмаў лаванкі. Яны ў сітуацыі аднаўлення перыяду арыентуюцца лепш, чым мы, уролагі. У іх ёсць спецыяльныя сістэмы рэабілітацыі спінальных хворых.

— **Магілёў, Юрый Віктаравіч. 73 гады. 12 гадоў у мяне аднонае прастатыт. 8 месцаў прымаў прастатом-уна. Не дапамагае. Таксама ў месацыду прымаў асцін, фенест, стала крыху лепш. Але 2-3 разы за ноч унікаюць пошы. Паралі прымаць сітэгіс —**

Праямая лінія ДАЛОЎ КАМЯНІ... ДАЛОЎ ПРАСТАТЫТ

— Трэба абследаваць ва ўролага і праводзіць лячэнне пад кантролем аналізу і пасеваў мачы. Глядзець, што высейваецца, колькі высейваецца. Калі ўжо размова ідзе аб інфекцыі мачавых шляхоў, то трэба прытрымлівацца застругаў, не прастуджвацца, загартоўвацца, павышаць ахоўныя сілы арганізма і г. д.

— **Лепель, Галіна Пятроўна. Хачу параціць: як можна стабілізаваць мочаспучыне? Па чачах я басконца бегаю ў прыбрыальню. Зразу-мелы, з ранняй у мяне самаадчуванне велмы дрэннае. Тым больш, я ва ўзросце.**

— У вашым выпадку неабходна спецыяльнае ўралагічнае абследаванне. Трэба глядзець, ці няма запаленага працэсу мачавога пухіра. Акрамя таго, ёсць такое паняцце, як гіперактыўны мачавы пухір, які таксама патрабуе лячэння. Але яго абсалютна няма.

— **Мінск, Алена. У час пошываў атрымліваецца так, што (хоць я амаль бязі ў прыбрыальню) частка мачы выліваецца. Прымаю фразазалідон — безымянава. Як можна мне дапамагчы?**

— Трэба падысць да ўролага, абследавацца, паглядзець, ці ёсць запаленныя змяненні. Калі іх няма, то, хутчэй за ўсё, гэта гіперактыўны мачавы пухір. І такая паталогія лечыцца іншымі прэпаратамі.

— **Гомель, Мікалай. Хацецца б ведаць, наколькі эфектыўныя прэпараты супраць прастатыту, якія так актыўна рэкламуюць па тэлебачанні, напрыклад, прастатом?**

— Трэба падысць да ўролага, абследавацца, паглядзець, ці ёсць запаленныя змяненні. Калі іх няма, то, хутчэй за ўсё, гэта гіперактыўны мачавы пухір. І такая паталогія лечыцца іншымі прэпаратамі.

— **Гомель, Мікалай. Хацецца б ведаць, наколькі эфектыўныя прэпараты супраць прастатыту, якія так актыўна рэкламуюць па тэлебачанні, напрыклад, прастатом?**

— **Іван Пятровіч, Гарадок. У мяне аднонае прастатыт. Знаёмныя парэкамендавалі рэгулярна ёсці прарослае насенне гарбуза і сланечніку, айсыню і манію крупы. Скажыце, доктар, ці ёсць у гэтым сэнс?**

— Ёсць сэнс ужываць не прарослае насенне гарбуза, а сырыя, нясмажаныя семкі гарбуза. Яны ўтрымліваюць фітатросты, і ў вашай сітуацыі з'яўляюцца адным з сыравяных кампанентаў расліннага паходжання, якія рэкамэндуюцца пры лячэнні дэбаражаснай гіперплазіі прастаты. Наконт маніі крупы і айсыню астатняга я не ўпэўнены.

— **Мазыр, Сяргей Канстанцінавіч. 62 гады. У прайвай нурцы ў мяне ёсць камень памерам 5 мм. Ці можна яго нека разастрыць? І яшчэ. Маюцца кісты абзедвох ныракаў? Ці можна пры гэтай паталогіі займацца фізічнай працай?**

— Фізічнай працай займацца можна. Але за кістамі неабходна назіраць. Калі яны будуць расці і пачнуць перашкаджаць функцыі ныркі, то дэведзецца рабіць нейкія захады. Часцей патрабуецца хірургічнае лячэнне. Што да каменя ў нурцы, дык раствароюцца толькі камяні ўрачы. Для астатніх гэта праблема тычына.

— **Ніна Якаўлеўна, Мінск. Як і чым лечыць піеланефрыт у стады абзавостра?**

— Гэта ведае ваш доктар, да якога трэба абавязкова звярнуцца.

— **Святлана БАРЫСЕНКА і Вольга ШАЎКО.**

Калядняя гісторыя:

Сяргей агледзеўся: так і ёсць, чыста поле, толькі недзе кіламетры за тры свеціцца адзінока і шымяны агеньчык. Відзіць, нейкая ферма. Кругом ні кусточка, ні іншага зацішнага месца. Цяпер пару гадзін трэба чакаць падыходу калоны іх палка, каб потым паказаць на прамак руку. Іх мотастралкова ротна на такіх узвучных была рэгуліроўванай. Камандзір роты ехаў на першай машыне, расставіў рэгуліроўчыкаў на перакрыжаванні, а за калонай на другой машыне камандзір узвода збіраў салдат. Сяргей зняшоў на ўзбегі нейкія зацішкі, пакаў трубу гранатамэта, драўляную кабуру з пісталета Сячкіна. Так неўзаметкі ў не зусім халоднай начнай цемры прабег час.

А потым пачуўся аддалены гул магільных рухавікоў танкаў, баявых машын пяхоты. Калона, Сяргей выйшаў на дарогу, паставіў нейкую хвіліну і зразуў: нешта не так. Гул калоны набліжаўся, але не на яго. Вось ужо замітусілася ў начным небе водбліск ад фары. Але зусім убаку, за пару кіламетраў ад яго перакрыжавання...

Калона прайшла хутка. Неўзабаве сціх і гул мотараў. На табе. Такое ў час рэгуліровак здаралася. Не часта, але здаралася. Маршрут руку калоны пралажаны на карце. Камандзір іх рэгуліроўванай роты ў адвядзенні з картай і расставіў свае салдаты. Але на чале калоны едзе камандзір палка. Ён прытрымліваецца маршруту, пазначана на карце, ды калі-нікуль вырасла «прамычка». Восі і абмінуў яго, Сяргеева, перакрыжаванне.

Камандзір узвода едзе ўпрытк за хваста калоны. У яго таксама карта, магчыма, убацьшы, што адзін салдацкі застаўся збоку, заскомчыць забраць. Але праз паўгадзіны сцігата чакання, прыслухоўвання да начнай, вярэданай толькі кіцім павісамта ветру цішыні, стала ясна.

Сяргеева не прыведзе, не заўважылі. Значыць, кукаваць яму тут і ўсю ноч, і ўвесь дзень, і яшчэ невядома колькі, пакуль не спалохавіцца, што яго няма, не пачнуць жыцьцё па карце, дзе яго выкінулі і прамінулі...

Але ж куды падаць? Ён паўзайраўся ў цэмуру. Агеньчык яшчэ прабліскаваў.

Трэба ісці да фермы. Там хоць у цяпле, ды і вартаўнік нейкі, напэўна, ёсць. Сяргей паставіў ішчэ колькі хвілін у задуманні. Потым пайшоў на агеньчык.

Гэта была не ферма. Аказалася, што гэта хата. Адно акенца ў ёй цяма, але ўстойліва свечылася. Не нейкая свечка — лампачка невядомага накалу. Асуднуўшы крыху вяснічкі, Сяргей падшоў да ганка, апасліва паглядзеўшы — а раптам сабака? Але браху не было. І то добра. Пастукаў. Прыслухаўся. Нешта ў хаце заварушылася.

— Гаспадары! Гэта салдацкі з рэгуліроўкі. Дазвольце ўвайсці... Непрыяцельнае маўчанне і шабуршэнне. Потым:

— Мы на водшыбе, няма ў нас салдат.

Але дзверы адчыніліся. Дакладна ў прывітанні запалілася святло, а потым ужо без ніякіх слоў адчыніліся дзверы.

Бабуля неўдаўмна глядзела на постаць перад ёй. Сяргей і сам разумеў, што выглядае ён гэта не параманьскі на вясковым ганку. На яго бучалі і штаны нацягнута рэгуліроўваць форма, каб адбавіць святло фар, ды і каска з святлодабывальнай паласой, а яшчэ нейкая труба на плячы...

— Ну вось такі... Ці саргэеў? — толькі і вырвалася ў яго.

— Адкуль ты і хто?

— Ды з перакрыжавання, рэгуліроўчык. Салдацкі. Мне б саргэца.

— А да нас зараз госці прыеддуць. Ты ідзі. У нас мужчыны.

— Нічога благага я вам не зраблю. Пасядзьце ў прыні да ранку. І пайду. Халаднатура.

— Ну, дзе тут рабаўнік? — пачуў ён малады голас. — У гэты вечар нельга пакадзіць чалавека за парогам.

У святле ўзнікла постаць жанчыны. Сяргей падняўся.

— Дзе заходзіць. У цяпле лепш, восі печ...

Сяргей пераступіў ішчэ адзін паражак і апынуўся сапраўды ля валькі печы, у якой яра палалі дровы.

— Я тут не доўга. Абароўваю... — Распранайся. І зброю сваю стаў ля дзвярэй, нічо я не краю.

Сяргей распрануся. А разуваліся? У яго ж у ботах дзве пары ануч, але ж пад імі босыя ногі.

У рэшце рэшт ён адважна разурыў і босы ступіў далей. Яга за рукаво пачынулі і літаральна закінулі ў цяпеліні.

— Мне ў інтэрнат... У Сяргея было дзве гадзіны да задыхання звыльнення.

— Можна, пагуляем? Яна ўсімхнула.

— А навошта? Сяргей ужо ведаў, што праз некалькі дзён яна едзе на перадыпную практыку, аж у Ташкент.

— Злаз, салдацкі, на Куццю да нас...

Сяргей ісць з печы, усунуў ногі ў працяглыя яму валенкі, падшоў да стала сціг. Тут ужо ўважліва разгледзеў і бабулю, якая сядзела на куцы, і жанчыну, якая яна жанчына — дзючынка яшчэ, відзіць, такая ж, як і ён.

— Прабачце, што патрывожыў. Тут такая справа... — Нічога, салдацкі, давай з намі куцы ёсці, мы ўжо памаліліся, — сказала старая, — святя ж заўтра, Растов Хрыстова.

Тут да Сяргея дайшло. Так-так, Растов. — Дык са святмам вас. М'яне Сяргеем зывуць. А вас? — Бабуля адказала: — А нас вось так: я бабуля Ірына, а маю ўнучку Марыню зывуць, любімая мая і адзіная ўнучка.

— А мужчыны, вы пра іх гадвалі? — Ды мы дзеля страхоткі, — цяпер заўсімхалася бабуля. — Адны мы святкуем.

— Ты ўсяго пакаштуй, тут поснае, але смачное. Вось грыбочкі, — прайшла на дапамогу дзючынка.

малася, што дзязей не стала, а восі унучка Марыня не забывае яе, на гадвое свята абавязкова дастаецца ў вёску з Мінска, дзе вучыцца ў тэхнікуме на нейкага «прагміста», як сказала бабуля. Яна ўвогуле і вяла рай у іх бяседзе, распытвала Сяргея.

Ён ахотна расказаў пра сябе, але паглядзеў часцей на Марыню. Адчуваў, што і яна, схіляючыся над талеркай, цікуе за ім, усміхалася, але добра.

Калі павячэралі, бабуля строга скармаандавала:

— Ну, хопіць пераглядзца! Не такая нагода. Памаліцца і спаць. Ты, салдацкі, ішоў на печ, адгаравайся. А мы з Марыняй ляжам у чыстай палове. Ложкаў, дзязваецца Богу, хапае, класіцца няма каму...

Калі хлопцы прачнуўся, Марыня ўжо завалялася ля стала.

— Хутчэй м'ясы, прыводзь сябе ў парадка. Недаць будзем.

Выходзячы на двор, Сяргей заўважыў, што яго зброя акуртана ляжыць на лаўцы, вопратка вісіць.

— А дзе ж бабуля? — Старшыня ў нас харошы, даў аўшоўко каля Галоўпаштамта, а праз некалькі хвілін быў той самай карвянней. Яна была ўжо даўно не тая, на-паўрастаран — сучасны інтэр'ер, асветленне, музыка.

Зашлоўшы, ён здэвіўся колькасці наведвальнікаў. Ото ж! Сёння ж 6 студзеня, Куцця. За гэты гадзі ён не стаў зацятым вернікам, але, як жонка чалавек, які назаўжды развітаўся з бацькамі, больш ашчадна стаў ставіцца да ўсё абзедвоў і трышчур. Ён агледзеў залу ўважліва. За сталамі ў асноўным моладзь. Сяргей успомінуў тую даўнюю Куццю. Афшчы-янтку парасуць:

— Мне б чаго поснага. Рыбы, грыбочкаў... — Зразуемла, будзе. А выпіць? Сяргей павагаўся.

Настрой такі, што выпіць крыху захацецца. Заказаў каньяку.

Сяргей прынесуць паказ, вырашыў выйсці пакурцы. У сфэ падшоў да вылікаў, на ўсю цяму акна. Вуліца за ім таксама была ярка асветленая. Сячкіца, іскруць ідышчур. І на-пэўна, белы настольнік, пад якім палыцы намавалі засцелена сена. Восі Марыні насупраць... Эх, трэба за стол, выпіць кіпшак.

У дзвярэх ён сутыкнуўся з кампаніяй маладых хлопцаў і дзючэнт, адступіў убок. Але менавіта ў дзвярэх маладзёнікі пачалі высявляць адносіны. Адзін замахнуўся на другога... З гэтага лука раптам выпуў юнак з усё пабытым вусамі. Сяргей пахпаў яго, хацеў адвесці ўбок, але да іх кінуся другі...

Сяргей інстыктыўна адхіліўся ад занесенага кулака і штурхнуў сваёго нібы выратавана на нападнікаў. Яны паляцілі ўбок. Завіселі па бітае шкло.

Разбіраліся ў нейкай бакавашчы, у падсобных памяшканнях кавярні. Кампанія маладых гучна даказвала свае правы недзе недадэка, чуюць былі іх галасы. Насупраць Сяргея сядзеў ужо таксама немаладзёў гадоў, стомлены на выгляд капітан.

Усё разумею, вы шчырыя, самастамадзёў, вы цвярозны намы дзяржавы.

— Ды такі я беларус, як і вы, а выпіць проста не паспее. Так атрымаўся, не хацеў я штурхнуць іх на лустэрка. Ніхто ж не паразуваў.

— Люстэрка. Восі ў чым справа. А вы ж штурхнулі. А яно дарогае...

— Ды залпнуў я колькі трэба за ўрон. Толькі хутчэй аформіце дакументы.

— Восі зараз прыдзе дырэктар гэтага падпрэствя, усё аформім. Дзверы адчыніліся.

— А восі і дырэктар, — капітан падняўся са свайго крэсла.

У пакойчык увайшла мажняя жанчына, з капю светлых, відзіць, падфарбаваных валасяў.

— Хадземце ў мой кабінет. Усе рушылі за ёю, падпарадкоўваючыся ўпаднай камандзе.

У кабінете дырэктаркі эню гаварылі сведкі — швейцар да афіцэнткі.

Сяргей паглядзеў на яе, глянў на жанчыну-дырэктарку побач...

Вонч.

Ён, адстаўляючы крэсла, ішчэ нічога не разумеў, а потым, зрабіўшы толькі крок да дзвярэй, абруніўся: яна! Мажняя постаць, прыгожа ўкладзеная валасы, дагледжаны твар, а ў вачах тое ж святло — яна. Не, столькі гадоў, мог і памаліцца... У іх кавярні. Яна!

Сяргей пайшоў да дзвярэй, але, мінаючы дырэктарку, прамовіў:

— Куцця на століку, там, у зале. Яна прайшла, моўкі села за яго столік, апусціла галаву:

— Са святмам, Сяргей.

— Ды святма. А як ты тут? — Шмат гадоў ужо. Прыехала з Узбекістана, перайшла ў гандаль працаваць. А тут прапанавалі гэтую кавярню, я ўспомніла...

— Я ж тут рэгулярна бываю.

— Ды, відзіць, не давалося выгнаць у залу ў той час.

— А мне ў той час.

Яны горка паўсімхаліся.

— А я цябе шукаў у тэхнікуме і потым...

— А я цябе — у таёй часці. Ды не пусцілі мяне далей КПП.

Сяргей нешта кранула на сарцы тым, ташкентцы, але ён тут ж сумеўся, не-не, гэтага больш не будзе.

— Адзін? Ды я бачу, што адзін, як той салдацкі, недагледжаны.

— А ты? — ...І я.

Сяргей ажно выпрастаў плечы. Глянў на стол.

— Дык давай паззім куццю, як той раз.

Ён узруў графічкі каньяку, адставаў на рот стала.

тут. Гадоў пяць таму перавалі яго ў маскоўскае прадстаўніцтва нафтавай кампаніі. Цяпер ён часта прыязджаў на справы ў Мінск. Бацькоў не стала.

А восі бываючы ў Мінску, нібыта і не плануе, але абавязкова, хоць раз даставаўся ў тую кавярню. Так, тую, дзе так даўно пачынаў будаваць такія прыгожыя планы.

Восі і цяпер, на пачатку года, завяршыўшы свае службовыя справы, ён не заспяшаўся на цягнік, каб хутчэй дабрацца да маскоўскай халасцкай кватэры, не згадзіўся з мисцывымі калегамі на прапанову прыняць удзел у іх карпаратыўнай веначырыне. А проста, адлачыўшы ў гэталі, пайшоў праціцца па вечаровым Мінску. Горы змяніўся за апошні час. Прыгожы быў зусёды, але цяпер стаў больш кідкім, сучасным. І не ў параўнанні з Масквой, якая з гадамі не становілася бліжэйшай Сяргею, — спакойны, чысты не толькі знешняй, але і людскай чысцінёй, ранейшай лагоднай і адноснай адно да аднаго.

Незаўважна для сябе Сяргей прайшоў каля Галоўпаштамта, а праз некалькі хвілін быў той самай карвянней. Яна была ўжо даўно не тая, на-паўрастаран — сучасны інтэр'ер, асветленне, музыка.

Зашлоўшы, ён здэвіўся колькасці наведвальнікаў. Ото ж! Сёння ж 6 студзеня, Куцця. За гэты гадзі ён не стаў зацятым вернікам, але, як жонка чалавек, які назаўжды развітаўся з бацькамі, больш ашчадна стаў ставіцца да ўсё абзедвоў і трышчур. Ён агледзеў залу ўважліва. За сталамі ў асноўным моладзь. Сяргей успомінуў тую даўнюю Куццю. Афшчы-янтку парасуць:

— Мне б чаго поснага. Рыбы, грыбочкаў... — Зразуемла, будзе. А выпіць? Сяргей павагаўся.

Настрой такі, што выпіць крыху захацецца. Заказаў каньяку.

Сяргей прынесуць паказ, вырашыў выйсці пакурцы. У сфэ падшоў да вылікаў, на ўсю цяму акна. Вуліца за ім таксама была ярка асветленая. Сячкіца, іскруць ідышчур. І на-пэўна, белы настольнік, пад якім палыцы намавалі засцелена сена. Восі Марыні насупраць... Эх, трэба за стол, выпіць кіпшак.

У дзвярэх ён сутыкнуўся з кампаніяй маладых хлопцаў і дзючэнт, адступіў убок. Але менавіта ў дзвярэх маладзёнікі пачалі высявляць адносіны. Адзін замахнуўся на другога... З гэтага лука раптам выпуў юнак з усё пабытым вусамі. Сяргей пахпаў яго, хацеў адвесці ўбок, але да іх кінуся другі...

Сяргей інстыктыўна адхіліўся ад занесенага кулака і штурхнуў сваёго нібы выратавана на нападнікаў. Яны паляцілі ўбок. Завіселі па бітае шкло.

Разбіраліся ў нейкай бакавашчы, у падсобных памяшканнях кавярні. Кампанія маладых гучна даказвала свае правы недзе недадэка, чуюць былі іх галасы. Насупраць Сяргея сядзеў ужо таксама немаладзёў гадоў, стомлены на выгляд капітан.

Усё разумею, вы шчырыя, самастамадзёў, вы цвярозны намы дзяржавы.

— Ды такі я беларус, як і вы, а выпіць проста не паспее. Так атрымаўся, не хацеў я штурхнуць іх на лустэрка. Ніхто ж не паразуваў.

— Люстэрка. Восі ў чым справа. А вы ж штурхнулі. А яно дарогае...

— Ды залпнуў я колькі трэба за ўрон. Толькі хутчэй аформіце дакументы.

— Восі зараз прыдзе дырэктар гэтага падпрэствя, усё аформім. Дзверы адчыніліся.

— А восі і дырэктар, — капітан падняўся са свайго крэсла.

У пакойчык увайшла мажняя жанчына, з капю светлых, відзіць, падфарбаваных валасяў.

— Хадземце ў мой кабінет. Усе рушылі за ёю, падпарадкоўваючыся ўпаднай камандзе.

У кабінете дырэктаркі эню гаварылі сведкі — швейцар да афіцэнткі.

Сяргей паглядзеў на яе, глянў на жанчыну-дырэктарку побач...

Вонч.

Ён, адстаўляючы крэсла, ішчэ нічога не разумеў, а потым, зрабіўшы толькі крок да дзвярэй, абруніўся: яна! Мажняя постаць, прыгожа ўкладзеная валасы, дагледжаны твар, а ў вачах тое ж святло — яна. Не, столькі гадоў, мог і памаліцца... У іх кавярні. Яна!

Сяргей пайшоў да дзвярэй, але, мінаючы дырэктарку, прамовіў:

— Куцця на століку, там, у зале. Яна прайшла, моўкі села за яго столік, апусціла галаву:

— Са святмам, Сяргей.

— Ды святма. А як ты тут? — Шмат гадоў ужо. Прыехала з Узбекістана, перайшла ў гандаль працаваць. А тут прапанавалі гэтую кавярню, я ўспомніла...

— Я ж тут рэгулярна бываю.

— Ды, відзіць, не давалося выгнаць у залу ў той час.

— А мне ў той час.

Яны горка паўсімхалі

«ЦЁМНАЯ СПРАВА» ПАСЛЯВАЕННАГА МІНСКА

На днях у Мінску ўгадвалі імя Саламона Міхалёса, вялікага актёра і кіраўніка Маскоўскага ўніверскага тэатра. Больш за 60 гадоў таму яго жыццёвы шлях абарваў менавіта ў сталіцы Беларусі, куды ён прыехаў дзеля адбору спектакляў для вылучэння на Сталінскую прэмію. Тым падзеі сталі зыходным пунктам для іншай драмы, якая разгразіла ў СССР у апошнія гады жыцця Сталіна — гучыя «справы ўрачоў». Але забойства Міхалёса і ў нашы дні ўсё яшчэ ахутана таямніцамі, нягледзячы на тое, што шмат усламнаў, сведкаў і ўдзельнікаў тых падзей (нават галоўны з іх, Берыя) сваё слова ўжо сказалі.

Але ў зале Мінскага мурэйскага абшчынага дома гучалі добрыя словы пра вялікага артыста, творчага, таленавітага чалавека, народнага артыста СССР Саламона Міхалёса, які шмат зрабіў дзеля перамогі ў вайне на пасадзе кіраўніка «Яўрэйскага антыфашыскага камітэта».

Ён нарадзіўся ў горадзе, які цяпер мае назву Даўгапілс і належыць Латвіі, а некалі гэты горад меў беларускую назву — Дзвінск. Саламон Міхалёў меў тасункі з беларускім дзяржаўным рускім тэатрам і нават лічыўся ў яго трупце, хутчай за ўсё, быў кансультантам. Напэўна ж, у Мінску ў студзені 1948 года Міхалёў аказаўся невыпадкова. Да гадзінны яго загадкавай смерці прымаркваная выстава фотаздымкаў.

— Фота, якія былі зробленыя ў Мінску ў апошнія дні жыцця Міхалёса, паказваюць яго як чалавека невыяслага, без усмешкі, — адзначыла Іна Герасімава, дырэктар Музея гісторыі і культуры ўрачоў Беларусі. — Гэта вобраз апошняга дня жыцця, які захавалі фотаздымкі, напэўна, яны перадаюць нейкі стан яго душы. У паэтычным гэтай думцы ёсць усламяны яго жонкі пра тое, што ён вельмі не хацеш ехаць у Мінск. Было ў яго нейкае прадчуванне. І гэта адзначалі ўсе, хто памятаў тых дні, — блізкія людзі і калегі па працы.

14 студзеня 1948 года на радніе паведалі пра трагічную смерць у Мінску народнага артыста СССР Саламона Міхайлавіча Міхалёса. У некраногу, які змясцілі газеты на наступны дзень, не было ніякіх звестак аб прычыне смерці. Як і подпісы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Але даследаванне так і не дало вынікаў — а імя вінаватага Голубава-Патапава так і не было названа. Усё выглядала так, быццам мужчына на вуліцы збіў грузавік, але было шмат «але». І грузавік той так і не знайшоўся...

Імя Міхалёса было звязана са скандальнымі справамі «Яўрэйскага антыфашыскага камітэта» і «справы ўрачоў». Міхалёў, які ўзначальваў Яўрэйскі антыфашысцкі камітэт і меў кантакты за мяжой, выдаваўся за заможнага супраць СССР. Як ні дзіўна, але з іменем вінаватага чалавека тэатра звязалі і «тэарэтычную групу ўрачоў», якія шляхам шкідчыхага лячэння скарачалі жыццё актыўным дзеясцам Савецкага Саюза. Справа ў тым, што лідарам «групы ўрачоў» вызначылі Мірона Воіці, галоўнага ўрача-тэрэапэўта Савецкай Арміі, які «нібыта атрымліваў дырэктывы ад амерыканскай разведкі праз выдамога буржуазнага нацыяналіста Міхалёса». А рэсправы ўрач даводзіўся артысту стрывечным братам, які вельмі сабралі ўсё жыццё: «Міхалёў» — гэта псеўданім, а сапраўднае прозвішча Саламонава было Воіці.

Святло на справу загадкавай смерці Міхалёса ў Мінску праліў сам Берыя, які пасля смерці Сталіна ў 1953 годзе вырашыў адкрыць скарты найбольш адзіённых спраў у сваёй дакладнай запіску ў ЦК партыі.

— Няма канкрэтных дакладных адказаў па пытанне «Як усё было насамрэч?» — адзначыла Іна Герасімава. — Верогадна за ўсё 12 студзеня 1948 года ўвечары Міхалёса зазвалі ў Сцяпнянку на дачу да Лаўрэнта Цанавы, які быў кіраўніком МДБ БССР. Тут іх з Голубава-Патапавым забілі, і ўжо мёртвымі выкінулі на скрыжаванні вуліц Ульяўскай і Беларускай, дзе іх знайшлі раёнцы 13 студзеня 1948 года. Але справа нават не ў тым, як гэта было. Важна тое, каб мы памяталі пра гэты падзеі.

Праект помніка ўжо ёсць, яго аўтар Леанід Левін лічыць, што трэба пакапацца пра захаванне памяці пра Саламона Міхалёса ў Беларусі. Такім крокам можа стаць усталяванне памятнай дошкі на будынку Рускага тэатра ў Мінску.

Ларыса ЦІМОШЫК.

Задорьевский сельский исполнительный комитет Логойского района (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в д. Васильково. Площадь участка 0,2500 га, кадастровый номер участка 623281301101000008, начальная цена 7 500 000 рублей. Целевое назначение земельного участка — строительство и обслуживание жилого дома. Продажа земельного участка производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории республики или иривременным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на расчетный счет № 3600619030031 в АСБ Беларусбанк г. Логойск, МФО 153001518, УНП 600181628, код платежа 4901. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится **16 февраля 2009 года** в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Задорье, ул. Центральная, д. 5. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **13 февраля 2009 года** по адресу: Логойский район, д. Задорье, ул. Центральная, д. 5.

Контактные телефоны:

8 017 74 73 4 35, 73 4 83, 73 4 99.



Гром — не гром

Цяпер я на пенсіі і ўжо даўно, а тады працаваў... Іду значыць, па калгасным полі — бачу непаледзі старшынёўскі газ спыняецца, шафёр махае мне — ідзі сюды. Падыйшоў, калі кліччу. Старшыня кажа: «Сядзь у машыну, паедзем сенакос глядзець».

Паедзем, дык паедзем. Калі загадаюць...

Прыехалі, а там памежыя крэйз — у суседзій трава зусім, цёмна-зялёная, а ў нас — вочы б не бачылі: напалову з асятам. Настрой у старшыні як карова языком злізала. Я, каб хоць неяк падвесціць яго, давай байкі бачыць, што суседзі сена свайго, нябось, недасушацца, што каровы есці яго не будуць...

Адлягоў, як быццам...

Але ж у тым часам ужо развярнуліся, едзем назад і па іншай дарозе. А я ў суседзій там жыта расце: колас — з пядзю даўжынёй! Злы старшыня. Трэба зноўку нешта казаць. Кажу:

— А што гэта ў іх за будынак у полі стаіць?

Старшын:

— Мабыць, кузня?

Вадзіцель яго:

— Ага, кузня, саломай крытая.

Уявіў я яе і як зарагану. Вадзіцель за мной.

Старшыня сядзіць — хмара-хмарай. А мя ніякі сугпынкі не можам...

Мое мяне і высідзілі — там, дзе забралі, у чыстым полі. Хоць магілі і падзеці, бо набліжаны навалыня, а да вёскі было далёка. Але ж я не крэйдуваў — хоць да нігі прамок, але нарагатаўся уволу.

В. І. ШУСЦЕР, в. Вясян, Сліцкі раён

Урок

Раней у кожным з беларускіх мястэчкіў шмат ўрачоў жыло — дробную вытворчасць трымалі, купілі і высокую ціжку сельгазспрадукцыі, і ўсім добра было. Хоць канфлікты якія-ніяк здараліся.

Аднойчы, значыць, ўраў Янкель з Пастаяў бы ў Навасёлкі. Усё, што трэба, зрабіў, расшыў дадому вяртацца. Прыходзіць да знаёмага селяніна, кажа: «Плыву да злотых, — звязя!».

Грошы добрыя. Каб столькі зрабіць, тады трэба было вост камяньмі набіраць — у мястэчку вуліцы караб брукваліся. Але ж мужык заўпаўраціўся — не паеду і усё. Ідзі, маўляў, пашукай другога рамніка.

Выйшаў Янкель — бачыць на двары ў мукыка таго каменне ляжыць.

«Уступі, — кажа, — дава злотых там... Але з дастайкай!». Мужык падумаў (што цэлы вост каменне набіраць, што аддін завезці...) — загідуўся. Ускоўлі яны каменне на воз, паехалі. Колькі там часу на дарогу патрацілі, спыняюцца каля дома Янкеля — разліваецца той, злязіць з воза — і ў хату.

— Э-э, а каменё? — крычэць яму фурман.

— Каменне мне не патрэбна, — адгукваецца той.

Назаўтра мужык (відаць, не вялікага розуму быў?) давай скардзіцца, давай распываецца і як яго падманулі, і хто. Вскоўліў слухаючы, а аддзі сам важны (Бронек яго назавём) яшчэ і пацішчаецца, яшчэ і заўяляе: «Каго-каго, а было мяне ён ніколі не падмануў бы!».

Тэлефонуў тады не было, але ж словы гэтыя да Янкеля ўміг даліцель. Праз тыдзень-другі прыехаў ён у Навасёлкі яшчэ раз, выпадкова ці не — сустраў яго Бронек, пагаманілі. Янкель і кажа яму: «Нархотыць кудынага памёту будо займацца... І добра плаціць...». Так што калі куры ёсць?.. — «Ды ў каго ж і няма?» — зацікавіўся Бронек, папачушы пра грошы. «Таму збіраў, сушы. Толькі глядзі, каб ён чыста курыны быў, каб нічога лішняга».

На тым і развішліся.

Усю зімку Бронек разам з сям'ёю «грошы лічыў» — збіраў той памёт, сушыў, прыкідваў, колькі заробіць. Вясяной ускінуў мяшкі на воз і ў

Для пакарнай бяспекі «хмарачосы» будзе створана спецыяльная гарадская авіяцыя

Пра гэта журналістам учора паведаміў міністр па надзвычайных сітуацыях Эўнер Барыў.

Кіраўнік беларускіх выратавальнікаў адначасна, што летас у краіне было зафіксавана 8687 надзвычайных сітуацый, гэта на 9 працэнтаў менш, чым у 2007 годзе. За мінулы год у краіне ў выніку надзвычайных сітуацый загінула 1067 чалавек, з якіх 23 дзіцяці, адбылося 18 надзвычайных здарэнняў прыроднага характару. Летас агульнаэканамічныя страты краіны ад надзвычайных сітуацый зменшыліся амаль у 2,5 раза і склалі 98,9 млрд рублёў. У выніку 7 буйных надзвычайных сітуацый прыроднага характару пацярпелі 579 населеных пунктаў, пашкоджаны больш за 700 жылых дамоў і каля тысячы будынкаў рознага прызначэння. Спецыялістамі МНС выратавана і эвакуавана падчас надзвычайных сітуацый 5673 чалавек, прадукцыйна знішчана 10421 пабудова і 695 адзінак тэхнічных сродкаў.

Эўнер Барыў паведаміў, што актыўна дзейнічае сумеснай калегіі выратавальных службаў Беларусі і Расіі

Сяргей КУРКАЧ.

СТАЎКІ МЫТНЫХ ПОШЛІН НА ўВОЗ АўТАМАБІЛЯў У БЕЛАРУСЬ НЕ ЗМЯНЯЮЦА

Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі не выдзе работу па павышэнні ставак мытных пошлін на ўвоз аўтамабіляў. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведаміў начальнік прэс-службы ДМК Уладзімір Пецхераў.

Цяпер работа па павышэнні мытных пошлін на ўвоз аўтамабіляў у Беларусь у Дзяржаўным мытным камітэце не вядзецца. Тым будзе далей — скажаць цяжка. Цяпер у парадку ўвозу аўтамабіляў у Беларусь у аўтамабіляў транспарту нічога не мяняецца, — сказаў ён.

Пры ўвозе транспартных сродкаў з мэтай пастаяннага размяшчэння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь памёр мытных пошлін і падаткаў, што падлягаюць выплаце, залежыць ад даты іх выпуску і аб'ёму рухавіка.

Калі фізічная асоба ўвозіць адзін транспартны сродка на працяг календарнага года, прымяняюцца некалькі варыянтаў ставак мытных пошлін і падаткаў. Калі з

моманту выпуску аўтамабіля прайшло 3 гады і менш і аб'ём рухавіка не перасягае 1,5 тыс. куб.см уключна, то прымяняецца стаўка ў памеры 0,6 еўра за 1 куб.см, звыш 1,5 тыс. куб.см, але не больш як 2,5 тыс. куб.см — 0,7 еўра, звыш 2,5 тыс. куб.см — 0,75 еўра. На ўвоз аўтамабіля ва ўзросце ад 3 да 10 гадоў уключна з аб'ёмам рухавіка да 1,5 тыс. куб.см уключна дзейнічае стаўка ў памеры 0,35 еўра за 1 куб.см, звыш 1,5 тыс. куб.см, але не больш як 2,5 тыс. куб.см — 0,4 еўра, звыш 2,5 тыс. куб.см — 0,6 еўра. Калі з моманту выпуску машыны прайшло ад 10 да 14 гадоў уключна, то незалежна ад аб'ёму рухавіка прымяняецца адзіная стаўка ў памеры 0,75 еўра, больш як 14 гадоў — 2 еўра.

У выпадку другога і наступнага ўвозу аўтамабіля на працяг календарнага года адной фізічнай асобай стаўкі мытных пошлін значна вышэйшыя. Так, калі з моманту выпуску аўтамабіля прайшло 3 гады

і менш і аб'ём рухавіка не перасягае 2,5 тыс. куб.см уключна, то прымяняецца стаўка ў памеры 3,5 еўра за 1 куб.см, звыш 2,5 тыс. куб.см — 5 еўра. Калі ўвозіць аўтамабіля знаходзіцца ў межах ад 3 да 7 гадоў уключна і аб'ём рухавіка не перасягае 1 тыс. куб.см, то прымяняецца стаўка ў памеры 0,85 еўра за 1 куб.см, ад 1 тыс. куб.см да 1,5 тыс. куб.см — 1 еўра, ад 1,5 тыс. куб.см да 1,8 тыс. куб.см — 1,5 еўра, ад 1,8 тыс. куб.см да 3 тыс. куб.см — 2 еўра, ад 3 тыс. куб.см і больш — 2,25 еўра. Калі ўвозіцца машына старэйшая за 7 гадоў з аб'ёмам рухавіка да 2,5 тыс. куб.см, то стаўка мытнай пошліны складае 2 еўра за куб.см, ад 2,5 тыс. куб.см і больш — 3 еўра.

Неабходна адзначыць, што ўвоз больш як аднаго транспартнага сродку па даручэнні асобы, якая не вывяджала за межы Рэспублікі Беларусь, разглядаецца як прадпрымальніцкая дзейнасць.

Як паведамлялася, з 13 студзеня гэтага года ў Расіі ўступіў ў сілу паставана ўрада аб павелічэнні мытных пошлін на аўтамабілі замежнай вытворчасці. Пошліны павышаны да 30-35 працэнтаў ад мытнага кошту з прапарцыяльным павелічэннем спецыфічнай стаўкі, што вылічаецца ў еўра ў залежнасці ад аб'ёму рухавіка (за 1 куб.см). Новая і трохгадовая машыны замежнай вытворчасці будзе абкладзена пошлінай 30 працэнтаў (або ад 1,2 да 2,8 еўра за 1 куб.см аб'ёму рухавіка), 3-5-гадовая — 35 працэнтаў (або ад 1,2 да 2,8 еўра за 1 куб.см аб'ёму рухавіка). Працэнтная стаўка на аўтамабілі старэйшыя за 5 гадоў не ўстаноўлена, а пошліна складае ад 2,5 да 5,8 еўра ў залежнасці ад аб'ёму рухавіка.



РАБОТНИКІ ўКРАЛІ ў СВАЙГО ПРАДПРЫЕМСТВА БОЛЬШ ЗА 270 МІЛЬЁНАў РУБЛЁў

Цяпер ужо былі бухгалтар Гродзенскага шклозавода і яшчэ пяцёра яго супрацоўнікаў у перыяд са студзеня 2004-га па красавік сёлётнага года па фіктыўных дакументах укралі з фонду зарплаты гэтага прадпрыемства больш за 270 мільёнаў рублёў. Пракуратура вобласці накіравала ў суд кримінальную справу па абвінавачванні гэтых асобаў.

Розныя сумы, ад 200 тысяч да 1 мільёна рублёў,

незаконна налічваліся ў якасці адлусковых і зарплатаў... звольненых работнікаў і прывыскоўлены адзельнікамі злучэння групы, большая частка — бухгалтара. Следчым упраўленнем УУС Гродзенскага аблвыканкама выяўлена больш за 560 такіх эпизодаў. Абвінавачваемым пагражае пакарэнне да дванаццаці гадоў пазбаўлення волі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Цётчына наука

Добра тым, у каго прыродны газ да хаты падведзены!.. Ніжкі клопатаў! А вост у нас...

Калі калгас багачейшы быў, спецыяльнага чалавека трымалі на зарэне балонаў: загрузаўся той, садзіўся на канька, за дзень сем вёсак аб'яздаў.

Потым скарацілі яго, — за справу гаргаз узяўся. Людзям, як быццам, не дрэнна: пусты балон на ганак вясны, грошы ў пакеціку да вінта прывязваў, каб вецер не знёс, і ідзі сабе на працу.

Але ж газ той стаў даражэць — што ні прывоз — невядома, колькі тысяч прывязваец?

Людзі сталі з работы адпрошвацца, з суседзямі дамаўляцца. А тут новыя патрабаванні: трэба, маўляў, каб хоць з гаспадару дома быў, бо (інструкцыя) газавыкі самі павінны пусты балон адключыць, а поўны падключыць.

Вось з гэтым і прыгода выйшла. Адна з нашых кабет хварэла дужа, аперацыю перанесла, з месяц пасля гэтага ў дачкі ў горадзе жыла. А прыехала, — і новыя парадкі прывезла: хату вычысціла, пафарбавала, пакупкі, мэбля новую справіла, падлогу дыванамі ўсыпала... Хочаш зайсці, — павінен сэрцава. А дзеду — яшчэ і пераапранайся п'яць разоў на дні: адна вярпата гаспадару п'яніць, другая — у магазін іскі, трэцяя — на лаўцы пасядзець і спартыўны касцюм, каб дома на канане...

Дык вост у гэтай кабеты скончыўся неяк балон. Пазаваніла куды след, дакакала прывелі.

— Дзякуй, — кажа, — хлопчыкі. — Пастаіць — зараз мой стары прыдзе, падключыць.

— Не паложана, — сказалі ёй «хлопчыкі» — і ў хату.

Яна ўслэд ім:

— Ну тады разувайцеся!

А яны:

— Яшчэ чаго, будзем мы час марнаваць.

Зайшлі, гэзкі нанесли, балон падключылі і ходу. Бабка ім:

— А правярэць?

Вярнуўся адзін, буркнуў:

— Калі ласка.

Кран адкруціў, запалкай чырк...

— Э-э! — зноў закрычала жанчына. — А ці ж можна гэтак — агнём?..

Мой гаспадар мільнавай пенкай правярае, як у інструкцыі напісана...

Газавікам нічога не заставалася, як зрабіць усё, як «паложена» і, апучыўшы галовы, пайсці.

Пасля гэтага выпадку яны ў нас падбарэлі неяк — не прыдзіраюцца: давяраюць і падключыць той балон і адключыць. Адно прасіць, каб маўчалі аб гэтым, каб да пачатка тае не дайшло. Але, як мне здаецца, бабця яны не яго — цётчыну навуку помняць.

А. ЛІПЕНЬ, Іўеўскі раён

Вясельны генерал

Пашчасліва ў жыцці Івану Сяргеевічу: зарплата прыстойная, адказнасць чыста сімвалічная і пры гэтым — партфель, уласны кабінет, сакратарка... Усе паважаюць, усёды клучыць...

Адгукца — хадзіць на розныя там банкетны — ён вельмі любіў! Дадому па вечарах ледзь прыгавяўся. А то і прыцягваў, калі дзе лешку браў...

У той дзень у яго сакратаркі дзень народзінаў быў — з кветкамі, з віншаваннямі, з салодкім сталом, які «пагарчэў» адразу ж. Але ж Іван Сяргеевіч піць піў, але помніў — пасля абеду яго на пахаванні чакалі, выступіць абядаў.

Прайшоў на могілкі, скуруліва схіліў галаву, пастаяў. А калі час настаў развіталіся слова, са сілезою ў голасе стаў казаць, якім жа чалавекам быў нябожчык, які яго ўсё паважаў і любіў, які важкі след ён пакінуў у гэтым жыцці...

З кожным сказам, з кожнай думкай голас выступоўцы набіраў усё болей сілы, заслугі нябожчыка паступова перасталі называцца ў мінулым часе, — выключылі ў сённяшнім.

А закончыў Іван Сяргеевіч і наогул «прыгожа», сказаў: «Дзякуй табе за ўсё, наш паважаны, наш дарагі чалавек! Жадзем табе добрага здароўя, поспехаў ва ўсіх тваіх справах і доўгай гадоў жыцця!».

Пасля гэтага вышлеліся «партфель» у аратара, зразумела ж, ні хто не забраў. А вост кляцкае усюды ды слова даваць людзі, мо і пабаяцца.

НІНА РЫБІК, г. Астравец Рубрыку вядзе Валіяціна ДОЎНАР.

ВОДГУЛЛЕ 7

15 студзеня 2009 г. ЗВЯЗДА



Святкаванне Шчодрага вечара ў вёсцы Камень Пінскага раёна.



Рэгістрацыя нараджэння

Я хачу скасаваць шлюб са сваім мужам, але цяпер я цяжарная. Ці магу я падаць заяву аб скасаванні шлюбу і пасля нараджэння дзіцяці запісаць яго на сваё прозвішча? Ці будаў я лічыцца маці-адзіночкай? Ці змагу спагнаць аліменты на дзіця са свайго былога мужа? Анжэла, г. Брэст

яве любога з іх. Як вызначана артыкулам 209 Кодэкса, рэгістрацыя нараджэння дзіцяці, зачатага ў шлюбе, але народжанага пасля скасавання шлюбу або прызнання яго несапраўдным, калі з дня нараджэння дзіцяці прайшло не больш дзевяці месяцаў, адбываецца ў тым жа парадку, што і рэгістрацыя нараджэння дзіцяці, бацькі якога знаходзіцца ў шлюбе, за выключэннем выпадку, калі маці дзіцяці заўважыла аб нараджэнні дзіцяці ад іншага мужчыны (але не былога мужа).

Калі маці робіць такую заяву, то ў запіс акта аб нараджэнні звесткі аб гэтай асобе ў якасці бацькі дзіцяці ўносяцца толькі пасля рэгістрацыі ўстановаўленай бацькоўскага гэтага асобай і пры наяўнасці пісьмовай заявы былога мужа аб тым, што ён не з'яўляецца бацькам дзіцяці, альбо на падставе рашэння суда аб установаўленні бацькоўскага. Калі быць муж не можа асабіста з явіцца ў орган загса для падачы заявы, яго подпіс на такой заяве можа быць засведчаны натарыясам або іншай службовай асобай, які ў адпаведнасці з заканадаўствам мае права здзейсніць натарыяльны дзеянні.

Адзінокай маці лічацца жанчыны, якія нарадзілі дзіця па-за шлюбам, і звесткі аб бацьку гэтага дзіцяці ў запісе рэгістрацыі актаў аб нараджэнні зробленыя па заяве маці. Пры рэгістрацыі нараджэння дзіцяці ў маці, якая не знаходзіцца ў шлюбе, калі няма сумеснай заявы бацькоў або рашэння суда аб установаўленні бацькоўскага, запіс аб бацьку робіцца па прозвішчы маці, уласнае імя дзіцяці і імя па бацьку — па заяве маці.

Аліменты з былога мужа на ўтрыманне дзіцяці, яго нарадзіла пасля скасавання шлюбу, спагнаць магчыма ў тым выпадку, калі былі мум будзе запісаны бацькам гэтага дзіцяці або калі яго бацькоўска будзе ўстановаўлена ў судовым парадку.

ЛАВІСЯ, РЫБКА!

Рыбкоў-аматаруў на саборніцтвы па падлёднай лаві рыбы запрашаюць Браслаўскі райвыканкам і Нацыянальны паўк «Браслаўскія азёры» ў суботу, 24 студзеня. Калі ёсць жаданне нацягаць вялікай і малой рыбкі (вага злоўленай рыбы не абмяжоўваецца) і пацягацца за каштоўныя прызы — трэба заявіць сябе па тэлефоне (802153) 29466. Апошні тэрмін падачы заяўкі — 7 гадзін раніцы 24 студзеня.

Павел БЕРАСНЕЎ.

ОАО «Минсконтракт» (продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (организатор аукциона)

ПОВТОРНО ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з сеткай і 15 пазіцыямі для адказаў. Пазіцыі нумараваны ад 1 да 15.

Кіназала

АДБЫЛАСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЭПЕТЫЦЫЯ «ОСКАРА»

Так кінакрытыкі і аматары гэтага відэа мастацтва традыцыйна называюць прэстыжную прэмію Галівудскай асацыяцыі замежнай прэсы «Залаты глобус», уручэнне якой днём прайшло ў Лос-Анджэлесе — між іншым, у 66-ы раз. І хоць мясцовыя СМІ адзначаюць, што сёлета цырымонія прыгатуна ўвагу рэкордна нізкай колькасці глядачоў — прамую трансляцыю мерапрыемства паглядзелі «ўсяго» 14,6 мільёна тэлеглядачоў (горшы рэйтынг цікавасці назіраўся толькі ў 1995 годзе), значнасць прэміі, галоўныя вынікі якой практычна заўжды супадаюць з вынікамі ўручэння «Оскара», ад гэтага не паменшыліся.

Адна з галоўных адметнасцяў прэміі «Залаты глобус», нагадаем — журы раздзяляе асноўныя намінацыі («Лепшы фільм», «Лепшая мужчынская роля», «Лепшая жаночая роля») для сур'езнага, драматычнага кіно, і забавляльнага — камедыі, мюзікла.

Як ні дзіўна, але практычна ўсе фаварыты («Цёмны рыцар», «Загвадкавая справа з Бенджамінам Батанам», «Харві Мілк» і іншыя) атрымалі дробныя выйгрышы, але затое сваю птушку ўдачы залявілі за зорныя брытанскія рэжысёры Дэні Бойл, чый фільм «Мільянер з трушчоб» сабраў узнагароды адразу ў чатыры намінацыі. Актрыса Кейт Уінслет, якая раней шмат раз



Зорны «Гігант» Кейт Уінслет святлюе пашанцавала з «Залатым глобусам»: узяла адразу дзве штукі ў адны рукі.

зю беспаспяхова намінавалася і на «Залаты глобус», і на «Оскар», цяпер атрымала ажно дзве статуэткі (за галоўную ролю ў фільме «Дарога пераменаў» і ролю другога плана ў карціне «Чытач») і дадатковую надзею на гэты раз не праляцець міма «Оскара».

У галоўнай намінацыі — «Лепшы драматычны фільм» — першыства атрымаў «Мільянер з трушчоб», стужка пра жыццё індыйскага горада Мумбаі, які раптам выйграў і тэлегульні «Хто хоча стаць мільянерам». Гэтая ж гісторыя лідзірвала ў намінацыі «Лепшы сцэнарыі», «Лепшая рэжысёрская работа» і «Лепшая музыка».

Другую па значнасці ўзнагароду — як лепшы мастацкі фільм, мюзікл або камедыя — узяла стужка знакамітага рэжысёра Вудзі Аллена «Вікі Крысціна Барселона».

Мікі Рурк упершыню ў кар'еры абышоў канкурэнтаў Леанарда ды Кап-рыя, Брэда Піта, Шона Пэна і Фрэнка Лангеле, і ўсё ж атрымаў статуэтку за лепшую галоўную мужчынскую ролю другога плана ў фільме «Бараць». А вось узнагарода за лепшую мужчынскую ролю другога плана была прысуджана пасмяротна — аўстралійскаму акцёру Хіту Леджэру, які ўразіў сваім пераўвасабленнем у злодзея Джокера («Бэтмен: Цёмны рыцар»). Калі імя Леджэра было названа, прысутныя, уключаючы рэжысёра фільма Крыса Нолана, апладзіравалі стаячы.

«Залаты глобус» у намінацыі «Лепшы фільм на замежнай мове» атрымаў ізраільскі мультфільм «Вальс з Башырам» пра падзеі ізраільска-лібанскай вайны 1982 года, абышоўшы мастацкі фільм вытворчасці Францыі, Італіі, Германіі і сумесны Швецыі і Даніі.

За лепшы мультыплікацыйны фільм ўзнагароду прадказальна атрымала гісторыя састаралага робата, які закахаўся і здолеў вярнуць чалавецтву Зямлю — «Вал-І». Лепшы пэсняў да кінафільма па выніках 2008 года асацыяцыі замежнай прэсы прызначыла кампазіцыю Бруса Спрынгстэна «Бараць», напісаную да аднаіменнага кінафільма.

У катэгорыі «Лепшы тэлесерыял» статуэткі былі адначасна карціна «Джон Адамс» пра аднаго з аўтараў Дэкларацыі незалежнасці і другога прэзідэнта ЗША. Усяго ж было ўручана больш як два тудзіны — 25 «Залатых глобусаў».

Тым часам 12 студзеня скончыўся тэрмін прыёму білетнаў ад членаў Амерыканскай акадэміі кінамастацтва, якія вызначаюць намінацыі на залатыя статуэткі «Оскара». Цалкам іх спіс будзе агунаваў 22 студзеня, а ўладальнікі прэміі вызначана падаць цырымонію ўзнагароджання праз месяц. Але ўжо цяпер вядома, што ў лік кандыдатаў намінацыі «Лепшы замежны фільм» вылучана ад Расіі стужка Ганны Мелікян «Русалка» не увайшла.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

рыя, Брэда Піта, Шона Пэна і Фрэнка Лангеле, і ўсё ж атрымаў статуэтку за лепшую галоўную мужчынскую ролю другога плана ў фільме «Бараць». А вось узнагарода за лепшую мужчынскую ролю другога плана была прысуджана пасмяротна — аўстралійскаму акцёру Хіту Леджэру, які ўразіў сваім пераўвасабленнем у злодзея Джокера («Бэтмен: Цёмны рыцар»). Калі імя Леджэра было названа, прысутныя, уключаючы рэжысёра фільма Крыса Нолана, апладзіравалі стаячы.

«Залаты глобус» у намінацыі «Лепшы фільм на замежнай мове» атрымаў ізраільскі мультфільм «Вальс з Башырам» пра падзеі ізраільска-лібанскай вайны 1982 года, абышоўшы мастацкі фільм вытворчасці Францыі, Італіі, Германіі і сумесны Швецыі і Даніі.

За лепшы мультыплікацыйны фільм ўзнагароду прадказальна атрымала гісторыя састаралага робата, які закахаўся і здолеў вярнуць чалавецтву Зямлю — «Вал-І». Лепшы пэсняў да кінафільма па выніках 2008 года асацыяцыі замежнай прэсы прызначыла кампазіцыю Бруса Спрынгстэна «Бараць», напісаную да аднаіменнага кінафільма.

У катэгорыі «Лепшы тэлесерыял» статуэткі былі адначасна карціна «Джон Адамс» пра аднаго з аўтараў Дэкларацыі незалежнасці і другога прэзідэнта ЗША. Усяго ж было ўручана больш як два тудзіны — 25 «Залатых глобусаў».

Тым часам 12 студзеня скончыўся тэрмін прыёму білетнаў ад членаў Амерыканскай акадэміі кінамастацтва, якія вызначаюць намінацыі на залатыя статуэткі «Оскара». Цалкам іх спіс будзе агунаваў 22 студзеня, а ўладальнікі прэміі вызначана падаць цырымонію ўзнагароджання праз месяц. Але ўжо цяпер вядома, што ў лік кандыдатаў намінацыі «Лепшы замежны фільм» вылучана ад Расіі стужка Ганны Мелікян «Русалка» не увайшла.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

Сёння Месяц Апошняя квадра. Месяц у сузор'і Дзевы. Сонца Усход Заход Даўжыня дні



Надвор'е на зяўтра. Геамагнітныя ўзрушэнні. Абзначэнні: няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў, невялікія геамагнітныя узрушэнні, малая геамагнітная бура.

У суседзід. Варшава, Вільнюс, Мінск, Мадрыд, Масква, Рым, С-Пецярбург.

15 студзеня. 1938 год — у Беларусі ўтвораны першыя вобласці: Віцебская, Гомельская, Мінская, Магілёўская і Палеская.

Дзве даты. Цытата дня: «Калі чытаеш іпітафі, здаецца, што свет можна вяртаваць, толькі ўвакскрэсішы намерлых і пахаваных жывых».

ВІФЛЕЕМСКАЯ ЗОРКА

З часу актыўнага пашырэння хрысціянства абыходу калядоўшчыкі пачалі набываць іншы сымвалічны сэнс і папоўніліся адпаведнымі хрысціянскімі атрыбутамі. Віфлеемская зорка прывяла знаўцаў самых старажытных таямніц Сусвету да месца нараджэння Сына Божага. Які толькі валхвы знайшлі Марыю з нованароджаным, зорка тут жа знікла. З таго далёкага часу ў нашу традыцыйную культуру трапілі элементы хрысціянскага сымвалізму: калядоўшчыкі хадзілі па вёсках і абвешчвалі аб цудадзейнай падзеі — Нараджэнні Хрыстоўска. А шлях да Бога, да кожнай хаты, якая ўспрымалася месцам Божага прытулку, веры, надзеі і любові, асвятляла і паказвала ім тая ж Віфлеемская зорка.

Рабілі я наступным чынам. Бралі рэштата, усталялі яго ў крыху большае. Да яго мацавалі зробленыя з кардону або тоўтай каляровай паперы 8 або 12 рогу. У сярэдзіне ставілі абраз Ісуса Хрыста, мацавалі тоўстую свечку. Усё гэта канструкцыя абклеявалася паперай так, каб пакінуць толькі невялікае акенца, праз якое можна будзе запаліць свечку. Нарэшце, зорку мацавалі на кічку. Калі хлопцы пераходзілі ад хаты да хаты, зорку цягнулі штурхалі, і яна павольна круцілася (калі на двара былі моцны вецер, то зорка магла круціцца і пад яго ўздзеяннем).


На жаль, калі мы сёння сустракаем гурты калядоўшчыкаў, то можам убачыць у іх зоркі 7, 9, 11, а то нават і 13 рогу (чымусь менавіта такую зорку больш за ўсё ўпадалі мастакі-афармішчальнікі, што выходзілі ў апошнія дзесяцігоддзі). Гэта неадарваўная памылка, якая ўзнікае ці то ад простага няведання вытокаў сымвалікі, ці, наадварот, з мэтай навязвання сымвалі сатаніскага свету. Васьміканцова кампазіцыя зоркі нагадала схему старажытнаславянскага календара, якая адлюстроўвала чатыры фазы ў руху Сонца па небасхіле і чатыры пераходныя святы паміж сезонамі года.

Знайдзіце таго, не ведаю каго. Менавіта з такой просьбай звяртаюцца асобныя людзі ў міліцыю, калі іх нехта пакрыўдзіў. І калі яны самі былі «пад мухай» і прымет зламанымі, на ніяк не могуць назваць. Самых простых прыкмет. Вось канкрэтных фактаў.

Муз-news

Гарачы эксперымент «Троіцы»

Напрыканцы 2008 года этна-трыо «Троіца» выпусціла незвычайны для сябе альбом «Жар-жар». У адрозненне ад звычайна любімага прыхільніцкі гучання (як, скажам, на дыску «Сон-трава», таксама выпущаным у 2008-м), гэты дыск утрымлівае элементы электронікі і «цяжкай» музыкі.



— У сакавіку 2005 года мы прыйшлі ў студыю, каб запісаць доволі традыцыйную акаўстную праграму, — узгадвае гітарыст калектыву Юрый Дзмітрыў. — Але ў працэсе работы над першай пэсней — гэта была калядная кампазіцыя «Каза» — з падначы вядомага беларускага прадзюсера Яўгена Калмыкова і гукарэжысёра Андрэя Жукава пачаліся эксперыменты: мы раптам вырашылі запісаць ліру пад узмацняльнік. Яна загучала вельмі цяжка, і змяніла гучанне ўсёй тэмы. Паслухаўшы, што атрымалася, мы зразумелі, што пісаць далей поўную акаўстную няма сэнсу.

І эксперыменты працягнуліся. Гукарэжысёр то прымушаў музыкантаў дзясціць разам кідаць на падлогу звончак, каб дамагчыся ўпадабаннага гучу, то прапаноўваў запісаць нямецкую цытру — атрымаўся эфект, як быццам з 9 паверху снікнулі піяніна... Не былі выключаныя з працэсу і аўтэнтчныя беларускія інструменты. І ўсё ж, паводле прызначэння лідара калектыву Івана Кірчука, «Жар-жар» — гэта не зусім «Троіца», а самастойны музычны матэрыял. Слухавам ён быў прэзентаваны на каталіцкіх Каляды на канцэрце, а цяпер — і ў выглядзе пласцінкі.

Пласцінку «Песняроў» ацанілі больш як у 1000 долараў!

Праўда, пакупнікі набілі яе яшчэ па «старым» курсе. А адбылося гэта ў межах дабрачыннай акцыі «Сэрца жыве», удзельнік якой — папулярны ў Беларусі артысты, музыканты, спартсмены — дапамагаюць сабраць срэды для перададзі сэрца хвораму Мішу Ларыну.

Да гэтага ў дабрачынных таргах удзельнічалі лідар гурта «J:Морс» Уладзімір Пугач, чыя гітара папоўніла рахунок хворага хлопца на 1960 долараў, і гучець «БатЭС» Сяргей Крывец, за майку якога з аўтографамі іншых футбалістаў прыхільнікі выклалі 2223 долары. «Песняры» ж выставілі на продаж выпущаную ў 1983 годзе двайную вінілавую пласцінку «Зачараваная мая» з аўтографамі удзельнікаў таго запісу — Уладзіслава Місевича, Валерыя Дайнекі, Ігара Пэні і Уладзіміра Ткачэніка. Гэта пласцінка, дарчыні, стала першым афіцыйным выдзеленым канцэртным запісам у гісторыі беларускай — а можа, і савецкай поп- і рок-музыкі.

«Дразды»: і нашым, і вашым... весела!

У 2005 годзе беларускі гурт «Дразды» заняў трэцяе месца на прэстыжным фестывалі «Паць зорак» у Сочы, праз год выпусціў дэбютны альбом, але ў вялікіх канцэртах заўважаны так і не быў. Затое, як высветлілася, музыкантаў — а ўсе яны, між іншым, маюць прафесійную адукацыю — упадала публіка на закрытых карпаратыўных вечарынках. Улічыўшы гэты вопыт, другі па ліку альбом «Каханак—герой» калектыву выпусціў з пэсень, цалкам напісаных «пад фармат» радыё і запатрабаванай слухачоў.

Зрэшты, хоць на альбоме прысутнічаюць усё неабходныя карпаратыўныя складнікі — танцавальныя заклікі, пэсні пра вяслеле, пра Новаы год, нават пра армію (хіба што дзіцячая аўдыторыя засталася не ахопленай), назваць пласцінку «Каханак—герой» кан'юнктурай можна хіба толькі жартам. «Нам захачалася пабегнуць пустых фраз кшталту «разбітае сэрца», «спаленная масты», «тэлефонныя лініі», і зрабіць цікавы тэкст з падтэкстам — пра тое, што ляжыць на паверхні, а мы яго не заўважаем», — дзеліцца лідар гурта Віталь Карпаню.

Прэзентацыя альбома ў Мінску ўжо адбылася, але на гэтым калектыву спыняцца не збіраецца. Некалкі пэсень «Драздоў», напрыклад, трапілі на радыёстанцыі ў Расіі, ва Украіне, у Ізраілі. Ідзе работа і над новым музычным матэрыялам, а ўсе навіны з жыцця гурта апераўтуна з'яўляюцца на афіцыйным сайце www.drozdy.ru — таксама новым.

Вядучая рубрыкі Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Замор'е

КАХАННЕ Ў БУТЭЛЕЦЫ

Амерыканскі даследчык Лары Янг з Універсітэта Эмары, Атланта, штат Джорджыя, паведаміў, што ім выяўлены хімічныя кампаненты, якія могуць выклікаць пачуццё кахання. Навуковец, які займаецца даследаваннем мозгу, паведаміў, што ў закаханага чалавека адбываюцца значныя змены ў хімічным складзе некааторых участкаў галаўнога мозгу. Янг не адмаўляе, што каханне з'яўляецца складаным псіхалагічным і эмацыйным станам, але пры гэтым падкрэслівае адмысловую ролю ва ўзнікненні гэтага пачуцця нейрахімічнага рэчыва — акітацыну. Гэта гармон, звязаны з сексуальнай цягай, таксама адказны за пачуцці даверу, упэўненасці і пераадолення страху. Даказана, што людзі з высокім узроўнем гэтага гармону дэярочна і іншым, а таксама лёгка развіваюцца з грашмы. Мяркуюцца, гэтае адкрыццё стане платформай для стварэння на аснове акітацыну класа лекаў, якія ўзмацняюць любоўнае пачуццё. Акрамя таго, ледзь швейцарскія навуковцы з Універсітэта Цюрыха абвясцілі, што ім удалося стварыць спрыя для носа на аснове акітацыну, які можа выкарыстоўвацца ў барацьбе з аўтызмам і ў лянчын людзей ад розных сасцьяльных фобій, напрыклад, ад маніі праследвання. Даследаванні швейцарскія псіхалагаў таксама паказала, што прыём гармону акітацыну зніжае ўзровень стрэсавага гармону карцізолу ў мужа і жонкі падчас сварак, а таксама спрыяе пазітыўным паводзінам.

\$3,7 млн за цнатлівасць

22-гадовая амерыканка выставіла на аўкцыён сваю цнатлівасць, аднак нават рэкордная сума ў 3,7 мільянаў долараў, якую мужчыны прапаноўваюць за ноч з ёй, здаецца дзюўчыне нядасягчы вялікай — яна працягвае чакаць больш выгадных прапаноў. Наталі Дзілан з Каліфорніі абвясціла гандаль за права пазавіваць яе цнатлівасцю ў верасні, з тых часоў да яе звярнуліся ўжо больш за 10 тысяч прэзэнтэнтаў. Міс Дзілан здзіўленая тым, што мужчыны гатовы выклікаць велізарныя грошы за нечую цнатлівасць, пры тым што ў цяперашнім свеце яна шануецца не занадта высока. Заробленыя грошы дзюўчына мае намер выдаткаваць на атрыманне ступені магістра ва ўніверсітэце. Сярод удзельнікаў аўкцыёну трапіліся і тыя, хто прызначае ёй у каханні, і сексуальныя вычварэнні, і проста багатыя бізнэсманы, распавядае яна.

УПАРТЫ БРЫТАНЕЦ

45-гадовы брытанец Грэм Парк пасля 26 гадоў бесперапынных намаганняў, нарэшце сабраў кубік Рубіка. Купіў ён галавалому яшчэ ў 1983 годзе. Увогуле Парк правёў над ёй 27 тысяч 400 гадзін. Кубік Рубіка стаў для Парка сапраўдным насланнем. На працягу шматлікіх гадоў брытанец не мог спакойна спаць, пакутуючы над галаваломкай. Парк нават набыў «прафесійныя» хваробы кісі і спіны. Кубік ледзь не разбурыў яго сямейнае жыццё: шлюб некалькі разоў ледзь не распаўся. Сабры прапаноўвалі Парку сваю дапамогу. Акрамя таго, ён сам выдатна ведаў, што рашэнне галаваломкі можа знайсці ў інтэрнэце, аднак галоўным для яго было сабраць кубік Рубіка самастойна. Калі ў яго гэта атрымалася, Парк, па яго ўласных словах, расклаўся. Адзначаецца, што ён паставіў саёасаблівы антырэкорд па самым доўгім збіранні кубіка Рубіка.

200 гадоў 3 дня нараджэння Луі Брайля. 4 студзеня 2008 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь узяло ў паштовае абарачэнне марку «200 гадоў з дня нараджэння Луі Брайля», падтрымануючы ІЦ «Марка» РУП «Белпошта». Мастакі Яўген Сіманенка і Іван Лукін.

200 гадоў для нараджэння ЛУБРАЙЛЯ. 2009. Беларусь 700. 4 студзеня 2009 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь узяло ў паштовае абарачэнне марку «200 гадоў для нараджэння ЛУБРАЙЛЯ», падтрымануючы ІЦ «Марка» РУП «Белпошта». Мастакі Яўген Сіманенка і Іван Лукін.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦЬКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШУЧУЧЕНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а. Тэлефоны: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); адрэўнаў: пісьмоў — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, скаржарытэра — 292 05 82, адказных за выпуск дадатку: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самаіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 74 13 92, Баранавічах: 7 26 02, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03; прыёмны тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zvzazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс: 292 04 52, http://www.zvzazda.by, e-mail: info@zvzazda.minsk.by

Усміхнёмся!

Аб'ява ў Стараятнін Спарце. — Юнакі, які занялі ў конкурсе прыгажосці месцы з 201-га па 301-е, падыдзіце да абрыву!

Жанчыну судзіць за нанесенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў мужу. Суддзя пытаецца: — За што ж вы яго так збілі? — У той дзень увечары ён забраў мяне з працы, прывёз дадому, пакарміў смачнай вярцай, заўваў у спальню, дзе гучала шчыя музыка і гарэлі свечкі, расправану мяне, пакаў на ложак, а потым як зарагаца: «З першым красавікам, дарагая!»

Па выніках апытання насельніцтва, самым сямейным св'я-

там прызнаны Дзень паветрана-дэсантных войскаў. У гэты дзень лепш звадзець дома і глядзець тэлевізар.

— Каця, я хачу вярнуцца да цябе і дзяцей. Адкрыў балканныя дзверы, тут холадна!



Аўтары апулікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх мераванні не заўжды супадаюць з мераваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім мераванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апулікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.538. Індэк 63850. Зак. № 194. Нумар падпісаны ў 1930. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12